



ЗВЯЗДА

27 СТУДЗЕНЯ 2010 г.
СЕРАДА
№ 14
(26622)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Па звестках Генпракуратуры Беларусі найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў зарэгістраваная ў такіх відах эканамічнай дзейнасці, як гандаль і прамысловасць, а таксама ў дзяржаўным кіраванні, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве і адукацыі.

«АДКАТНАЯ» СПРАВА

64-гадовы Міхаіл Семянюк працаваў на пасадзе дырэктара ААТ «Жлобінскі рамонтна-механічны завод» 38 гадоў. На апошнім годзе працы яго пасадзілі ў турму за хабар, які склаў 10 тысяч долараў. Расійскай фірме «Трансбюд-тэхналогія» была тэрмінова патрэбная вугляродзістая сталь для арміраваных жалезабетонных канструкцый. Гэтую сталь можна набыць на Беларускай металургічным заводзе. Аднак на той момант у БМЗ была досыць вялікая чарга сваіх пакупнікоў. У адной з маскоўскіх камандзіровак Міхаіл Семянюк сустрэкае дырэктара расійскай фірмы «Трансбюд-тэхналогія» Сяргея Цітова. Абодва мелі зацікаўленасць у той арміраванай сталі.

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 26 студзеня.)

СТАР. 5



Услед за званком у рэдакцыю

Уявіце сітуацыю. Вы паставілі сабе добрыя, прыгожыя жалезныя дзверы — за 500 ці нават за 1000 долараў. А тут пачынаецца капрамонт — і вам кажуць: вашы дзверы на сметнік, будзем усім ставіць аднолькавыя, супрацьпакарныя. З адным замком і без вочка. Невергагодна? Аднак гэта — рэальная гісторыя.

...Гэты дом у Мінску ведаеце вы ўсе — і жыхары сталіцы, і тыя, хто бываў тут хоць раз. «Брама горада» — дзве вежы насупраць чыгуначнага вакзала. Наша — правая, з гербам. — Не ведаем, што і рабіць, паўсюль пісалі ўжо!.. — ледзьве не плача ў слухаўку Таціана, жыхарка кватэры № 35. — Не хочам сабе дзверы, як у хляве ставіць, мае, напрыклад, каштуюць тысячы долараў!.. Карэспандэнт «Звязды» выехаў на месца. СТАР. 2

ЖЫХАРЫ «БРАМЫ МІНСКА» Б'ЮЦА ЗА СВАЕ ДЗВЕРЫ

Паводле супрацьпакарных нормаў людзей прымушаюць усіх усталяваць аднолькавыя жалезныя дзверы. А свае, часам нятанныя, — хоць на сметнік...



Карэспандэнт «Звязды» выехаў на месца. СТАР. 2

Прэзідэнт Беларусі па просьбе губернатара Гродзенскай вобласці вызваліў яго ад пасады па стане здароўя

Старшыня Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Уладзімір Саўчанка падаў на імя кіраўніка дзяржавы заяву з просьбай вызваліць яго ад займаемай пасады па стане здароўя з перадачом на другую работу з меншым аб'ёмам вырашаемых задач.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка задаволіў яго просьбу і падпісаў адпаведны ўказ. Выкананне абавязкаў старшыні ўскладзена на першага намесніка старшыні Гродзенскага аблвыканкама Івана Жука. Назначэнне новага кіраўніка Гродзенскай вобласці будзе праведзена ва ўстаноўленым парадку ў найбліжэйшы час.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Завяршыўся двухдзённы афіцыйны візіт Прэзідэнта Туркменістана ў Беларусь

Завяршыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедава ў Беларусь. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў у Нацыянальны аэрапорт Мінск разам з Гурбангулы Бердымухамедавым. У аэрапорце кіраўніком дзяржавы быў прадэманстраваны нізкападолажны аўтобус МАЗ. Пасля гэтага аб'явілася афіцыйная цырымонія провадаў. Аляксандр Лукашэнка асабіста праводзіў свайго калегу на борт самалёта.

У другі дзень візіту ў Беларусь Прэзідэнт Туркменістана бабыў на беларускіх прадпрыемствах МАЗ, МЗКЦ, МТЗ, зрабіў аглядную экскурсію па Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаў у час наведвання беларускіх прадпрыемстваў МАЗ, МЗКЦ, МТЗ высказа ацэнку тэхналагічнай матэрыялы беларускай прамысловасці. Аб гэтым паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер Віктар Бурма.

Плануецца, што Туркменістан закупіць каля 1,5 тыс. адзінак грузавой аўтааўтанікі МАЗа.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Хто павінен падаць дэкларацыю аб даходах?

У сувязі з увядзеннем летась плоскай шкалы падатковага падатку і прадастаўлення стандартных падатковых вылікаў непасрэдна падатковымі агентамі (бухгалтэрыямі), сёлетня дэкларацыя аб даходах у падатковыя інспекцыі будзе пададзена прыкладна на 20 працэнтаў менш, чым летась, паведаміў рэдакцыі намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асобаў Міністэрства па падатках і зборах Міхаіл РАСОЛ'КА.

Разам з тым, спецыялісты МПЗ разлічваюць, што падатковыя інспекцыі са сваімі дэкларацыямі аб даходах за мінулы год наведваюць каля 60—65 тысяч падаткапалельшчыкаў. Суразмоўца удакладніў, што да 1 сакавіка падаць дэкларацыі ў інспекцыі павінны тыя, хто летась атрымаў даходы з 3-а мжы; праддзі за год два і больш аўтамабіляў; праддзі на працягу апошніх 5 гадоў дзве ці больш кватэр, дач, дамоў, зямельных участкаў; атрымлівалі такія даходы, падаткі з якіх не ўтрымліваюцца падатковымі агентамі; атрымлівалі даходы ад арганізацый і прадпрыемстваў, што падаткам не абкладаюцца, але кошт якіх за год склаў больш за 150 базавых велічыняў (гэта падарункі, прызы, аплата пудзёвак і інш.); даходы ў памеры больш за 500 базавых велічыняў, якія былі атрыманены ў якасці дарэнна ад рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь (не сваякоў).

Цяпер і да сярэдніх лютага аддзель дэкларацыяў падатковых інспекцый працуюць з 8.00 да 13.00 у працоўныя дні і з 9.00 да 13.00 у суботу. З 15 да 27 лютага — у працоўныя дні з 8.00 да 20.00, у суботу з 9.00 да 13.00. 28 лютага — з 9.00 да 13.00. 1 сакавіка — з 9.00 да 20.00. Для ўпадальнікаў персанальных камп'ютараў нагадаем, што ўсю поўную інфармацыю па адрасах інспекцый і кантактных тэлефонах можна адшукаць на сайце Міністэрства www.nalog.by.

Сяргей КУРКАЧ.

ВА УКРАЇНЕ ЗАВЯЛІ СПРАВУ ў ДАЧЫНЕННІ ДА ГРУЗІНСКІХ НАЗІРАЛЬНІКАў

Пракуратура Кіраўскага раёна Данецка заяўляе крымінальную справу па факце падаробкі і выкарыстання падаробленых дакументаў грамадзянамі Грузіі падчас правядзення першага тура выбараў прэзідэнта Украіны 17 студзеня.

«Высветлілася, што так званыя назіральнікі» з Грузіі карысталіся фальшывымі дакументамі», — заявіў данецкі гарадскі кіраўнік Аляксандр Лук'янчанка журналістам у аўтарск. Паводле яго слоў, у горадзе цяпер застаюцца 400—500 такіх «назіральнікаў» з Грузіі. «Яны абралі новую тактыку: імкнуцца сяліцца па прыватных кватэрах, і, хутчэй за ўсё, чакаюць другога тура. Я адправіў ліст надзвычайнаму і п'янамоцнаму паслу Грузіі ва Украіне Грыголю Катамадзе, у якім выказаў занепакоенасць гэтым фактам і папрасіў не дапускіць прыбыцця

ПРАВЕРКІ ПА ПЛАНЕ

Работа Камітэта дзяржаўнага кантролю Беларусі ахоплівае, бадай што, усе сферы развіцця нашага грамадства. Яго асноўная задача — правядзенне кантрольна-аналітычных мерапрыемстваў, звязаных з эканамічнай бяспекай краіны, кантроль за выкананнем даручэнняў кіраўніка дзяржавы, комплекснае выяўленне сітуацый ў эканоміцы, выяўленне фактаў незаконных фінансавых аперацый, спыненне дзейнасці арганізаваных злачынчых груп. Аб тым, як працавала галоўнае кантрольнае ведамства краіны ў 2009 годзе, якія напрамкі дзейнасці былі ключавымі, у чым удалося дасягнуць найбольшых вынікаў, якія задачы трэба вырашыць у гэтым годзе, расказаў у інтэрв'ю старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Зянон ЛОМАЦЬ.

— Зянон Кузьміч, мінулы год быў няпростым як для эканомікі краіны, так, напэўна, і для камітэта. На чым давялося засяродзіцца асноўную ўвагу?

— Спраўдзілі, час запарабваў ад нас, як і ад усіх іншых, поўнай самааддачы ў рабоце. Неабходна было аперацыйна рэагаваць на ўсе праблемы ў эканоміцы. На хаду давялося перабудоваць работу ў адпаведнасці з патрабаваннямі ўказаў № 647 і № 689, прынятых у канцы 2008 года. Першы ўказ вызначыў некаторыя напрамкі дзейнасці КДК, адбыліся карэкціроўкі ў асноўных задачах і рашэннях камітэта. Указ № 689 прыняты для правядзення праверчых мерапрыемстваў. Некаторыя тады лічылі, што гэта можа лёгка не паралізаваць камітэт, і задавалена паціралі рукі, чакаючы, што ў нас будуць нейкія збоі ў рабоце, няўякаў. Але гэтага не адбылося, наадварот: камітэт паказаў сваю гатоўнасць працаваць у новых умовах з максімальнай аддачай. Мы пастараліся своечасова аптымізаваць падыходы да метадалогіі правядзення кантрольнай дзейнасці.

— Цяпер аб гэтым сведчаць вынікі нашай работы за 2009 год. Асноўную ўвагу мы звярталі на выкарыстанне бюджэтных сродкаў і дзяржаўнай маёмасці. Займаліся выяўленнем сістэмных парушэнняў у эканоміцы.

Нядаўна разгледзелі матэрыялы праверкі па аплаце за зямлю, за яе арэнду ў Мінску. Ні многа, ні мала ў бюджэт Мінгарвыканкама недаластупіла больш як ВГ16 млрд. Камітэт займаўся і пастаянна займаўся пошукамі нывыкарыстаных рэзерваў, а іх у нас няма.

Асабліва напрамак дзейнасці камітэта — кантроль за выкананнем даручэнняў кіраўніка дзяржавы — іх у нас на кантролі больш за 2 тыс. Дэпартамент фінансавых рэсурсаў і дэпартамент фінансавых маніторынгаў займаюцца пытанымі прафілактыкі, выяўлення і спынення злачынстваў, у тым ліку карупцыйных. У сувязі з гэтым нам было прынята даведацца, у чым на выніках сацыялагічных даследаванняў, праведзенных інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта, 44 працэнтаў ўдзельнікаў назвалі Камітэт дзяржаўнага кантролю найбольш эфектыўнай структурай у краіне, якая змагаецца з карупцыяй. Лічу, што гэта шмат аб чым сведчыць.

— Адна з форм працы камітэта — працяглыя лініі з грамадзянамі краіны. Вы не раз гаварылі, што многія пытанні, з якімі людзі звяртаюцца да вас, можна было б пазбегнуць, калі б адказныя кіраўнікі на месцы ўніклі своечасова ў сутнасць праблемы і дапамагілі людзям. Тым не менш, вы працягваеце праводзіць такія працяглыя лініі. Ці не азначае гэта, што чыноўнікі вас бяцця, таму людзі і разлічваюць на ваш уплыў і аўтарытэт?

— Мы лічым, што гэта вельмі добрая форма работы з насельніцтвам. І яна паказала, што ў людзей сапраўды ёсць жаданне прамаўляць з супрацоўнікамі КДК. Працяглыя лініі — таксама вельмі эфектыўны сродак адсочвання сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах. У цэлым камітэтам у мінулым годзе праведзена 825 прамявых ліній. Спроб дзавону на маіх прамявых лініях было звыш 90 тыс. Гэта аб нечым сведчыць? У непасрэдна па размаўляў з 519 абанентамі.

Нашы працяглыя лініі звычайна перасягаюць адзедзены час і іншым разам доўжача па тры гадзіны. Мы бярэм пад кантроль усё звароты грамадзян. І тое, што можна вырашыць адразу, робім. А калі абяцанне вырашыць пытанне праз некаторы час, то абавязкова правярэм яго выкананне. Лічу, за гэта людзі нас і яваваюць, што мы дамагаемся рашэння. А бяцця ці не робіцца? Нас бяцця не трэба. Мы сваю работу выконваем па пры-

чыпу галоснасці і адкрытасці. У сувязі з гэтым, напэўна, важна не толькі выявіць і працягнуць да адказнасці, але і выпярэдаць?

— Мы шмат увагі ўдзялялі ў мінулым годзе папердажальнаму кантролю, у першую чаргу за выкананнем даручэнняў кіраўніка дзяржавы. У камітэце і на выязных мерапрыемствах заслухалі справаздачы службовых асобаў. Ён настрайваў супрацоўнікаў камітэта і сам стараўся быць часцей на месцах. У 2009 годзе прыняў удзел у пасаджэннях 25 абласных, раённых і гарадскіх выканкамаў, наведваў больш за 200 прадпрыемстваў, дзе прайшлі сустрэчы з працоўнымі калектывамі.

Вялікую увагу надаём аналітычнай рабоце, падагульненям, вывучэнню сітуацыі. Кіраўніку дзяржавы накіравана 231 дакладная аналітычная запіска, у тым ліку ў ініцыятыўным парадку — 85. Мы пастаянна працуем з Адміністрацыяй Прэзідэнта, з Саветам Міністраў. Так, ва ўрад накіравана 185 аналітычных дакладных запісак. Высновы і прапановы камітэта падтрыманы Прэзідэнтам і ўрадам і рэалізаваны ў адпаведных рашэннях, а таксама ў прынятых нарматыўных прававых актах. На пастаянным кантролі трымаем і пытанні, звязаныя са зваротамі грамадзян і юрыдычных асобаў. У мінулым годзе супрацоўнікі камітэта прынялі 10,8 тыс. грамадзян, разгледзелі больш за 13,7 тыс. пісьмовых зваротаў.

КДК праводзіць пастаянны кантроль за зніжэннем складскіх запасаў, за папулярызацыяй аічных тавараў, за мінімізацыяй імпарту, за выкананнем праграм імпартазамішчэння, выяўляе пасрэдніцтва ў гандлёвых аперацыях, аналізуе прычыны стратных прадпрыемстваў без ведамаснай падпарадкаванасці, у тым ліку прыватных прадпрыемстваў.

Паміж намі, суседзямі — Прадметам нашага разгляду былі і дакументы аб уваронні Мытнага Саюза Беларусі, Казахстана і Расіі ў парадку папярэдняга канстытуцыйнага кантролю, — адзначыў старшыня Канстытуцыйнага Суда Беларусі Пётр МІКЛАШЭВІЧ падчас сустрэчы з журналістамі.

Пагадненні разглядаліся па фармальным юрыдычным прыкметах, — адзначыў П. Міклашэвіч, і Канстытуцыйны кантроль па сутнасці палажэнняў зваротаў на стадыі падпісанна дакументаў не наступала.

Спрэчка наконт мытных пошлін на нафту, якая разгарнулася паміж дзвюма суседкамі, «не з'яўляецца прадметам разгляду Канстытуцыйнага Суда», — канстатаваў спадар Міклашэвіч. Ён нагадаў пра заключанае паміж Беларуссю і Расіяй ў 2007 годзе пагадненне, якое вызначае ўмовы пастайкі нафты ў нашу краіну. «Гэта дамова дзейнічае, і якія нормы патрабуюць удасканалення — не прадмет аналізу Канстытуцыйнага Суда».

На думку Пятра Міклашэвіча,

СКОЗЬ ПРЫЗМУ КАНСТЫТУЦЫЙНАСЦІ

Пры ўсёй стабільнасці беларускага заканадаўства працэс яго ўдасканалення — безупыны. Тут праблем запонуць, там тэрміналогі паднавіць. І ўсе гэтыя зрухі — на кантролі Канстытуцыйнага Суда Беларусі. З тым, каб да падпісанна дакумента кіраўніком дзяржавы прасачыць, ці не персягаюць новаўвядзены прававога поля, увароннага Асноўным Законам краіны. Не хваляцца ад пільнага вока і міжнародна дамовы.

Паміж намі, суседзямі — Прадметам нашага разгляду былі і дакументы аб уваронні Мытнага Саюза Беларусі, Казахстана і Расіі ў парадку папярэдняга канстытуцыйнага кантролю, — адзначыў старшыня Канстытуцыйнага Суда Беларусі Пётр МІКЛАШЭВІЧ падчас сустрэчы з журналістамі.

Пагадненні разглядаліся па фармальным юрыдычным прыкметах, — адзначыў П. Міклашэвіч, і Канстытуцыйны кантроль па сутнасці палажэнняў зваротаў на стадыі падпісанна дакументаў не наступала.

Спрэчка наконт мытных пошлін на нафту, якая разгарнулася паміж дзвюма суседкамі, «не з'яўляецца прадметам разгляду Канстытуцыйнага Суда», — канстатаваў спадар Міклашэвіч. Ён нагадаў пра заключанае паміж Беларуссю і Расіяй ў 2007 годзе пагадненне, якое вызначае ўмовы пастайкі нафты ў нашу краіну. «Гэта дамова дзейнічае, і якія нормы патрабуюць удасканалення — не прадмет аналізу Канстытуцыйнага Суда».

На думку Пятра Міклашэвіча,

неабходнасці ў стварэнні наднацыянальнага судовага органа — Арбітражнага суда (на фоне малочных, а цяпер і нафтавых канфрантацый гэта пытанне ўяўляецца актуальным) для вырашэння такіх воўс гаспадарчых спрэчак у рамках Саюзнай дзяржавы няма.

— Трэба будаваць саюзныя адносіны такім чынам, каб спрэчкі не ўзнікалі, — перакананы старшыня Канстытуцыйнага Суда.

Затое стварэнне Суда Саюзнай дзяржавы прадугледжанае двухбаковымі дамоўленасцямі, але пра канкрэтныя тэрміны і нюансы гавораць пакуль заўчасна.

— Каб ён дзейнічаў, патрэбны Канстытуцыйны акт Саюзнай дзяржавы, — падкрэсліў П. Міклашэвіч, — тая прававая аснова, на якой вырашаліся б усё пытанні, што ўзнікнуць у рамках Саюзнай дзяржавы.

Канстытуцыйны суды дзвюх краін, тым часам, актыўна і трывала супрацоўнічаюць.

— Пастаянна абмяняемся вопытам, мы актыўна пераймаем багаты вопыт канстытуцыйнага правасуддзя Расіі.

Сёлетня абдуццёца ваальныя аб'екты вiзітамі кіраўніцтва Валерыя Зоркіна, мяркуецца, возьме ўдзел у спецыялізаваным навукова-практычным форуме, правядзенне якога запланавана ў Мінску на красавік, Пётр Міклашэвіч у сваю чаргу пабы-ва ў Канстытуцыйным судзе Расійскай Федэрацыі.

Санкцыя суда Старшыня Канстытуцыйнага Суда таксама даў ацэнку нядаўнім заканадаўчым зменам, паводле якіх кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў, Камітэта дзяржбяспекі і Дэпартамент

РОЗГАЛАС

3 БАНКАМАТА СКРАЛІ 202 МІЛЬЁНЫ

У Мінску невядомы зладоўжца ноччу спустошыў банкамат аднаго з банкаў, які размешчаны на вуліцы Ротмістрава ў Заводскім раёне сталіцы.

Як паведаміў карэспандэнт «Звязды» начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, крадзеж быў учынены ў прамежак часу з паловы першай ночы да сямі гадзін раніцы 25 студзеня. Спрактыкаваны злачынца расплаваў рыгелёную тыльную частку дзверцаў банкамата і забраў 202 мільёны рублёў. Па гэтым факце заведзена крымінальная справа, праваахоўнікі вядуць пошук «мядзведніка».

Ігар ГРЫШЫН.

ХАЛОДНАЯ АНАМАЛІЯ ПРАЗ 23 ГАДЫ

Згодна з папярэднімі падлікамі сіноптыкаў, такі халодны студзень адзначаецца сёлетня ўпершыню пасля 1987 года.

Анамалія халоднае надвор'я ў першы месяц года назіраецца даволі працяглы час, калі сярэднясутачная тэмпература на 10—18 градусаў ніжэйшая за кліматычную норму, паведаміў рэдакцыі начальнік службы гідраметэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Дамітрый Рабаў. Разам з тым, да 1987 года такіа моцная маразы ў студзень былі не рэдкаю і сустракаліся раз у 4—5 гадоў.

Сяргей ПАЛІНІН.

18 БЕЛАРУСАў ТРАПІЛІ ў АВАРЫЮ ў ЕГІПЦЕ

У панядзелак вечарам у Егіпце ў дарожна-транспартнае аварыяне трапіў аўтобус, які перавозіў 18 беларускіх турыстаў.

Нашы суайчыннікі адлічваюць на курорце Раас Гарб, а ў той дзень ехалі на экскурсію ў Каір. Паводле папярэдніх звестак, 3-за дрэннага надвор'я, а таксама 3-за перавышэння хуткасці кіроўцам аўтобуса машына з'ехала ў ковет. На шчасце, паведамліў карэспандэнт «Звязды» ў прэс-службе беларускага Міністэрства замежных спраў, у аварыі ніхто з пасажыраў аўтобуса моцна не пацярпеў. Толькі тры беларускія турысты атрымалі нязначныя ўдары. Ён была аказана медыцынская дапамога на месцы, ад шпіталізацыі яны адмовіліся.

Ігар ГРЫШЫН.

КОЖНЫ ШОСТЫ ВЕТЭРАН — БЕЗ СВАЯКОў

У сувязі з 65-годдзем Перамогі ветэраны і грамадзяне, што пацярпелі ад наступстваў Вялікай Айчыннай вайны, павінны атрымаць аднаровыя выплаты. Як паведамліла прэс-сакратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка, на гэтыя мэты плануецца выдаткаваць больш за 17 млрд рублёў.

Як адзначыла Галіна Трафіменка, да працоўных пенсій ветэраны вайны прадугледжаны павышэнні — у памеры ад 50 да 500 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце. Плюс да таго, амаль усё ветэраны маюць права на надбавку на догляд. З уплывам гэтага ўзровень выплаты ветэранам атрымліваецца большым, чым астатнім катэгорыям пенсіянераў. Аднак ёсць і іншы факт: сёння кожны шосты ветэран працяжвае ў вёсцы, і кожны шосты — не мае прадзвольных сваякоў.

У сувязі з гэтым, значыцца Галіна Трафіменка, ва ўсіх рэгіёнах будзе наладжана абследаванне ўмоў жыцця ветэранаў — з тым, каб высьветліць іх асноўныя праблемы. Прычым на падставе даследавання будучы распрацаваныя планы па аказанні дапамогі — у палітычным жытцёвым умоў, усталяванне тэлефонаў, аказанні медыцынскай дапамогі, забеспячэнні сродкамі рабятліцкі.

За апошнія пяць гадоў колькасць ветэраны вайны скарацілася ўдвай — сёння ў Беларусі іх налічваецца менш за 45 тысяч.

Сяргей ГРЫБ.

УРАЧЫ «СПАТЫКНУЛІСЯ» НА ХАБАРЫ?..

У Мінску праваахоўнікі арыштавалі старшыню спецыялізаванай анакалігічнай медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі (МРЭК) ў ўрача.

Заданья асобы і яшчэ адзін урач падазраюцца ў атрыманні хабары, паведаміў карэспандэнт «Звязды» старшы памочнік пракурора Мінска Сяргей Балашэў. Як вынікая з папярэдняй інфармацыі, падазроны атрымаў хабар 250 долараў ЗША ад мінчанкі, якая такім чынам «аддзякавала» медыкаў за станоучае вырашэнне пытанна аб устаўнаванні ёй другой групы інваліднасці пры праходжанні чарговага агляду.

Ігар ГРЫШЫН.

ПАЖАР У ІНТЭРНАЦЕ ВЕТАКАДЭМІІ

А адзінаццатой гадзіне ночы ў інтэрнаце Віцебскай акадэміі ветэранарый медыцыны пачаўся пажар.

Як паведамліў «Звяздзе» ў Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях, на месца надзвычайнага здарэння выехалі дзвесць пажарных аўтамабіляў і шэсць брыгад хуткай неадкладнай дапамогі. Добра, што ў інтэрнаце своечасова спрацавала пажарная сігналізацыя. З другога і трэцяга паверху будынка інтэрната пры дапамозе спецыяльнай лесвіцы пажарныя выратавалі 68 чалавек — усіх, хто быў усяродзіне. На жаль, пацярпелі людзі: тры жылцы першага паверхі і адзін — другога. Два студэнты 3-га курсу, у пакой якіх адбылося узгаранне, атруціліся чадным газам, і яны шпіталізаваныя ў таксіалагічнае аддзяленне.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СМЕРЦЬ ПАД ДАХАМ

54-гадовы жыхар вёскі Страдубка Лоеўскага раёна смяротна траўмаваны дахам нежылога спісанага дома, некалькі гадоў таму моцна пацярпела ад пажару. Нідзе не працуючы мужчына займаўся разборкай пабудовы. Як п

ІНАВАЦЫЙ ПАТРАБУЕ ЖЫЦЦЁ...

Ва Урадзе

Сёння стварыць канкурэнтаздольны прадукт без прымянення інавацый практычна немагчыма. Менавіта таму развіццё інавацыйнай дзейнасці, якая праяўляецца ў выкарыстанні найноўшых дасягненняў навукі і тэхнікі, стала найважнейшым напрамкам павышэння канкурэнтаздольнасці прадукцыі ў нашай краіне. Дзейная ў рэспубліцы праграма інавацыйнага развіцця дазволіла за апошнія гады пабудоваць шэраг інавацыйных актывных прадпрыемстваў, удалося стварыць больш як 800 новых тэхналогій. Аднак, канстатаваў падчас урачарэння пасяджэння Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, гэтага недастаткова, таму што жыццё патрабуе больш актывных дзеянняў.

Дзяржаўная праграма інавацыйнага развіцця на 2011—2015 гады, якая разглядалася ўчора ва Урадзе, і накіроўвае на гэта. «Праграма павінна закранаць кожнае прадпрыемства, — акресліў яе задачы прэм'ер-міністр. — У гэтым і заключаецца сэнс нашага тэхнічнага пераўзбраення, глыбокай мадэрнізацыі і паспяховага асаваення новых тэхналогій з прыцэннем інвестыцый у эканоміку краіны».

Пры фарміраванні канцэпцыі новай праграмы, якая ўключае шэсць раздзелаў, распрацоўшчыкі, паводле слоў старшын Дзяржкамітэта па навуцы і тэхналогіях Ігара Войтава, улічалі падыходы, прынятыя ў нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця Беларусі, прыярытэтыўныя напрамкі стратэгіі развіцця інфармацыйнага грамадства, навукова-тэхнічнай дзейнасці, а таксама сусветную практыку. Асноўнай ж мэтай яе з'яўляецца стварэнне канкурэнтаздольнай на сусветным рынку, інавацыйнай, навукаёмкай, рэсурса- і энергаэфектыўнай, экалагічнай, сацыяльна арыентаванай эканомікі, якая забяспечыць устойлівае развіццё краіны і павысіць якасць жыцця беларусаў.

Закранаюць новыя ідэі і падыходы, закладзеныя ў праграму, Ігар Войтаў, перш за ўсё, задаў радыкальныя змены падыходу да прыцягнення крыніц фінансавання інавацый. У прыватнасці, значна павялічваецца аб'ём замежных інвестыцый на гэтым мэты — у агульным аб'ёме фінансавання праграмы ён павялічыў з 10 церапрыхай павялічыў да 28 працэнтаў. Маркюецца актывізаваць і ролі банкаў у фінансаванні інавацыйных праектаў: крытэрыі рэсурсу банкаў могуць склацца да 30 працэнтаў у агульным аб'ёме фінансавання праграмы. Бачны эфект ад тэхнапаркавай дзейнасці ва ўсім свеце, у тым ліку і паспяховае дзейнасць беларускага Парка высокіх тэхналогій, які павялічвае экспарт, дазваляе і надалей развіваць гэты напрамак. У галіне хімічнай прамысловасці, электронікі, банкаўскіх тэхналогій, фармацэўтыкі, бітэхналогій, энергетыкі і асяцвяляльнай тэхнікі плануецца для супрацоўніцтва прыцягнуць на айчыны рынак транснацыянальныя карпаратыўныя. Акрамя таго, для далейшага інавацыйнага развіцця ставіцца задача ў развіцці навукі дасягнуць параметраў, блізкіх да развітых краін, у тым ліку па колькасці даследчыкаў, аснашчэння працы навукоўцаў.

У выніку рэалізацыі дзяржпраграмы інавацыйнага развіцця на 2011—2015 гады плануецца да 2015 года давесці долю новай прадукцыі ў агульным аб'ёме прадукцыі прамысловасці да 25 працэнтаў. Доля інавацыйных актывных прадпрыемстваў у агульнай колькасці прамысловых прадпрыемстваў павінна склаці 30,5 працэнта, доля сертыфікаванай прадукцыі ў агульным аб'ёме прамысловой вытворчасці павінна вырасці да 73,9 працэнта. Гаворачы пра стварэнне новых вытворчасцяў, Ігар Войтаў, у прыватнасці, назваў стварэнне аўтамабілю на МАЗе з колёвымі формуламі 8x4 і іншыя. У сельскай гаспадарцы ў наступнай пяцігоддзі з укараненнем інавацый маркюецца павысіць прыбыўленне ў вазе буйной рагатай жывёлы да 1000 грамаў у суткі, свіней — да 800 грамаў у суткі, ураджайнасць збожжа — да 80 ц/га, бульбы — да 450 ц/га, зніжэнне энергаёмкасці ў раслінаводстве — да 15 працэнтаў. У галіне трактарабудавання будучы стварэння надзейнай і эканамічных машыны, якія арганізуюцца з шырокім комплексам сельскагаспадарчых прылад (вытворчасць малагабарытных, высокаэнерганасчаных трактароў — 300—340 к.с.). Нагадаўшы, што да 2015 года ў Беларусі плануецца адмовіцца ад выкарыстання аналагавага тэлевыячнення і перайсці да лічбавага, Ігар Войтаў праінфармаваў, што ў гэтай сувязі будзе ісці распрацоўка ўзроўня тэлевізійнай тэхнікі на вадык крысталіх з выкарыстаннем новых тэхналогій. У будучыні таксама будучы ўкараняцца інавацыі, у прыватнасці, прадпрыемствы галіны наладзяць вытворчасць цэменту па новых тэхналогіях — сухім спосабам.

Як было зазначана на пасяджэнні, на выкананне мерапрыемстваў праграмы спатрэбіцца 44 трыльёны рублёў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні ў сувязі са смерцю народнага артыста Расіі Леаніда Чаечова

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў глыбокае спачуванні ў сувязі са смерцю народнага артыста Расіі Леаніда Чаечова яго родным і блізкім.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ПРАВЕРКІ ПА ПЛАНЕ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— Якія вынікі гэтай работы?

— Вынікі ёсць, нягледзячы на тое, што мы знізілі колькасць праверак на трэці. І выніковасць, эфектыўнасць ісці вышэйшая, чым была ўсе папярэднія гады. Напрыклад, накладзена адміністрацыйных спгананняў на суму Вр265 млрд, што на 46 працэнтаў больш да ўзроўню папярэдняга года. Калі параўнаць з 2006 годам, то гэта рост у 2,5 раза. Спганана ў бюджэт Вр232 млрд, або 130 працэнтаў да ўзроўню 2008 года і ў 2,1 раза больш, чым у 2006-м. Узбуджана 1283 крымінальныя справы, 522 крымінальныя справы перададзены непасрэдна ў суды.

У прыватнасці, па выніках праверачных мерапрыемстваў у адной з фірмаў выявілі, што там ухіліліся ад выплаты падатку. У мінулым годзе гэта фірма прызнала сваю віну і ўнесла ў бюджэт дзяржавы Вр3,8 млрд. Яшч адзін прыклад: фірма ў Мінску таксама прызнала сваю віну (ухіленне ад выплаты падатку) і ўнесла ў бюджэт Вр3 млрд. І такіх прыкладаў няма.

Выяўлены факты нерэарыянальнага і неэфектыўнага выкарыстання бюджэтных сродкаў пры раканструкцыі і рэстаўрацыі Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, па выніках праверкі Мінскага метрапалітэна, па пытаннях выкарыстання водных рэсурсаў у краіне. Былі пытанні і да ААТ «Мінскрамбуд» па будаўніцтве шматпрофільнага культурна-спартыўнага комплексу «Мінск-Арэна». Размова ідзе аб завяршэнні кошту выкананых работ на Вр4,5 млрд. Па выкарыстанні бюджэтных сродкаў, выдзеленых на «Мінск-Арэну», яшч будзе праводзіцца дадатковыя праверкі.

КДК уздымае шмат увагі сітуацыі на спажывецкім рынку. І трэба сказаць, у гэтым напрамку ёсць пэўныя зрухі. Калі яшч год таму мы шукалі айчыныя тавары і ледзь знаходзілі іх на ніжніх палях магазінаў, то сёння яны прадстаўлены ўжо значна шырэй. Гэта непадрадак, калі сёння нашы прадпрыемствы вырабляюць добрае і якасную прадукцыю, а яе пакупнікі не знаходзяць у магазінах. Таму кантралёры пдт велмы строга спганялі і будучы спганяць з суб'ектаў гаспадарання, гандлёвых прадпрыемстваў. І мы будзем дабівацца канкрэтных вынікаў у гэтым напрамку.

На гэты год ставім перад сабой задачу, і я гэтага патрабую ад кожнага супрацоўніка — працаваць над забеспячэннем выканання пратгноза

За ўжыванне піва ў грамадскіх месцах спачатку будзе папярэджанне

З 23 лютага ўваходзіць у сілу закон «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь па пытаннях крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці». Згодна з законам за ўжыванне піва ў грамадскіх месцах будзе накладваць штраф ад адной да пяціцяткі базавых велічыняў. Аднак, па словах Аляксандра БарСУКОВА, першага намесніка начальніка ўпраўлення правапарадку Міністэрства ўнутраных спраў, першапачаткова можна будзе абійсца папярэджаннем.

— Супрацоўнікі міліцыі будучы глядзець, як людзі сябе паводзяць, — кажа Аляксандр Барсуковіч. — Калі паводзяць сябе прыстойна, нават пры наяўнасці спіртных напояў, то можна абійсца папярэджаннем і адправіць дамоў. А калі пераждракаюць наваколлем і паводзяць сябе непрыстойна, то тады ўжо прымяня-

юцца больш жорсткія меры.

Па законе піва — гэта напітак, які атрымліваецца шляхам зброджвання захмеленага соладавага сусла піўнымі дражджамі з аб'ёмнай доляй этылавага спірту не больш за 0,5 працэнта. А на этыкетках «безалкагольнага» піва значыцца доля этылавага спірту не больш за 0,5 працэнта. Таму забароны распаіваць яго ў грамадскіх месцах юрыдычна не існуе. Так што аматары безалкагольнага піва штрафаванага не будучы.

Летас за распіццём алкагольных напояў з'яўляецца ў грамадскіх месцах у п'яным выглядзе было затрымана больш за 237 тысяч чалавек (на 50 тыс. больш, чым у 2008-м). У стане алкагольнага ап'янення было ўчынена 30 539 злачынстваў. За 11 месяцаў 2009 года 2011 чалавек загнілі ў выніку атручэння алкаголем.

Настасся ЗАНЬКО.

даводзіцца шмат разбірацца і ў будаўнічых справах, асабліва пры ўзвядзенні жылля. Якія праблемы даводзіцца вырашаць тут?

— Мы разгледзелі некалькі заяў будаўнічых кааператываў Мінска і выявілі парушэнні. У асобных выпадках пасля нашага ўмяшання кошт аднаго квадратнага метра жылля быў зменшаны на 13 працэнтаў, а гэта больш як на Вр200 тыс. Будаўнікі завышлі кошт жылля, былі сур'ёзна адхілены ад дзеючых нарматываў пры праектаванні жылля. Мы ўмешваемся, правяраем, глядзім, дзе-нідзе нават убуджанаю крымінальныя справы. Дзяржава прымае адной з фірмаў, якая яшч чатыры гады таму сабрала ў людзей грошы, а будаўніцтва не вядзе.

— Ці ёсць яшч нейкія новыя напрамкі работы, якія КДК будзе асвойваць у гэтым годзе?

— Мы пачынаем праверку Дзяржаўнай службы медыцынскіх службаў супрацоўніка гэтай структуры са скаргай ад парушэнняў кіраўніцтвам службы фінансавай дысцыпліны, статсправядачнасці. Дарчы, яна раней звярталася ў іншыя органы, але да яе ніхто не прыслухаўся. Яе заяву адпраўлялі непасрэдна рэж кіраўніцтва. Мы правялі папярэднюю праверку і ўжо выявілі факты злоўжываўняў.

Цяпер па гэтай справе створана рабочая група, мы будзем працаваць далей. Прэзідэнт падтрымаў нашу прапанову. Мы правядзём комплексную праверку гэтай структуры ў цэлым па краіне.

— У плане кантрольнай дзейнасці на першае паўгоддзе 2010 года наменача праверка гэтай структуры?

— Не. Негатыўныя факты выяўлены па аперацыйнай інфармацыі, праверка пачата ў сувязі з заваленай мадэллю, якая абязначыла асобныя парушэнні.

Хачу сказаць, што калі грамадзяне валодаюць інфармацыяй аб тым, што ў той або іншай установе, структуры дапускаюцца парушэнні, там пераблыталі сваю кішню з дзяржаўнай, пішчыце, паведамляйце, але канкрэтна. Проста напісаць, што нехта дрэнны — так не пойдзе. Павінны быць факты і чалавек, які нам іх прадставіць. І калі за канкрэтнымі заявамі стаяць канкрэтныя людзі, будзем прымаць меры. У такіх выпадках мы будзем праводзіць праверкі, незалежна ад таго, ёсць яны ў каардынацыйным плане або няма.

Лілія КРАПІВІНА, БЕЛТА.

Абзац

▲ У Калінавіцкім раёне на дазволенам пал'яванні ля вёскі Агародні агнястралянае раненне па неасцярожнасці нанесена егеру эксперыментальнай палюўнічай лесегаспадаркі «Ляскавічы». Мужчына 1971 года нараджэння памёр на месцы здарэння. Напарнікам егера быў начальнік адной з раённых арганізацый аб'яднання «Беларускае таварыства палюўнічых і рыбалоўцаў». Падчас загоны дэнка кабана палюўнічым удалося параніць звера. У кіраўніка раёнавага БООР, калі ён спускаўся ў яр да жывёлы, адвольна стрэліў карабін. У выніку егер быў паранены ў галёнку. Паводле папярэдняй версіі, мужчына памёр ад болевага шоку.

▲ У Гродне ліцэіст выкраў аўтобус. Аўтобус «Радзіміч» быў выкрадзены з перона аўтавакзала. Пакуль вадзіцель хадзіў адзначаць пуцывы ліст, 18-гадовы навуцэнец аднаго з гродзенскіх ліцэяў вырашыў пакаціцца з шыкам. Ён скарыстаўся прамахам вадзіцеля, які не толькі не закрыў аўтобус, але і пакінуў ключ у замку запальвання. Напачатку вадзіцель вярнуўся, што гэта калегі няўдара пажартавалі з яго, кудысьці адганушы аўтобус. Але яердзя не пацвердзілася, і давлялося выклікаць міліцыю. У выніку спрацаваў план «Пераход». Ужо праз 20 хвілін міліцыянеры заўважылі аўтобус на ўскраіне горада і затрымалі выкрадальніка, які быў нецяперозы. Як высветлілася, ён не ўпершыню зганяе транспарт. Заведзена крымінальная справа.

▲ Пракуратура Пінскага раёна распачала крымінальную справу ў дачыненні да ўчастковага інспектара РАУС, перадае БелТА. Маёр міліцыі падараэцаў ў фальсіфікацыі дакументаў і заведзена незаконна адмове ў завяздзены на іх падставе крымінальнай справы па явасе аднаго з жыхароў раёна. 18-гадовы грамадзянін звярнуўся ў РАУС з патрабаваннем аб прыцягненні да адказнасці трох чалавек, якія яго лабілі. Аднак участковы далучыў да матэрыялаў праверкі фальшыўныя дакументы ад імя заўніка, які нібыта сам сабе прычыніў цялесныя пашкоджанні.

▲ У Еўропу трапіў герані, заражаны сібірскай язвай. Паводле афіцыйных звестак, сямёра наркаману памерлі ад сібірскай язвы ў Шатландыі, адзін — у Германіі. Медыкі бяцца пагарзо новых выпадкаў захворвання. Спору яе, дарчы, могуць выкарыстоўвацца як біялагічная зброя.

Поўны абзац

▲ У інтэрнаце з'явіўся відэаролік, на якім брытанскія ахоўнікі правапарадку з задавальненнем каталіся з ледзяной горкі, выкарыстоўваючы замест санак паліцэйскія шчыты. Забава супрацоўнікаў паліцыі калі заснежанай гары ў Оксфардзе з'яну на камеру мабільнага тэлефона мясцова жыхар, што праходзіў міма. Кіраўніцтва тамтэйшай паліцыі гэтыя забавы не спадабаліся, і ўсім удзельнікам роліка былі аб'яўленыя вымовы.

▲ Пасля ўкосу чальы палля ачомаўся ў труне. Немалая жыхар горада Катавічы, што на поўдні Польшчы, быў памылкова прызнаны памерлым. 76-гадовы Эзаф Гузі дглядаў пчол, адна з якіх яго укусіла. У мужчыны здарыўся сардэчны прыступ, а затым ён страціў прытомнасць. Урач заявіў, што стары памёр, і накрывіў цела праціной. Праз 3 гадыны прыбылі прадстаўнікі пахавальнага бюро, паклалі Эзафа ў труну і зачынілі накрывку. Пасля гэтага адвезлі ў залу, дзе звычайна ставяць труну з памерлым для развітання з блізкімі. Праз пэўны час супрацоўнік бюро падняў накрывку, каб па просьбе радні зняць з памерлага ланцужок і гадзіннік, якія сям'я хацела пакінуць на памяць. Пры гэтым трунар заўважыў у мужчыны слабы пульс і тэрмінова выклікаў урача. Пачалавада шпіталізаваў, а праз некалькі дзён выпісалі з бальніцы. Я ён сам заявіў, першым чынам ён падарыў гаршчак мёду супрацоўніку пахавальнай канторы, які выратаваў яго. Урач, які прыняў Эзафа за памерлага, папрасіў прабачэння.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

СЦЯГАНОСЦАМ НА АЛІМПІЯДЗЕ БУДЗЕ ХАКЕІСТ АБО БІЯТЛАНІСТ

Першыя прадстаўнікі нашай дэлегацыі сёння накіраваліся ў Ванкувер

48 беларускіх спартсменаў па 6 відах спорту выканалі кваліфікацыйныя алімпійскія нарматыў і атрымалі допуск на Гульні-2010 ў Ванкувер. Пра гэты паведаміў шэф беларускай місіі, намеснік міністра спорту і турызму Дзмітрый Шычко.

23 хакеісты, 10 біятланістаў, 6 лыжнікі і столькі ж фрыстайлістаў, 2 гарналыжнікі і адзін канькабежац паспрачаюцца за медалі Ванкувера-2010. Маркюецца, што разам з трэнерамі, медыцымскім і абслуговым персаналам у Канаду ад Беларусі паедзе 101 чалавек. Як растрамаць Дзмітрый Шычко, у некаторых відах спорту беларускія спартсмены знаходзяцца ў лісце чакання, і ў выніку адмовы суверэнітаў могуць паехаць на Алімпіяду. Так што цалкам магчыма, што наша каманда павялічыцца за кошт прадстаўнікоў лыжнага і канькабежнага спорту, дубога і фігуранага катання.

4 лютага першымі ў алімпійскую вёску засяляцца беларускія біятланісты. 9 лютага ў алімпійскай вёсцы Ванкувера будзе падняты дзяржаўны сцяг Беларусі — цырымонія прызначана на 15 гадзін, разам будучы ўзняты сцягі Германіі і Іспаніі. Адным з апошніх засяляцца ў алімпійскую вёску хакеісты — Міхаіла Захарав а падальчымі чачакоў у Ванкуверы 11 лютага. А 12 лютага ўрачыства адчыняцца XXI зімовыя Алімпійскія гульні.

Палюккі наша каманда збярэцца толькі ў Ванкуверы (многія

спартсмены прыязджаюць туды адразу з замежных збораў), ніякага ўрачыствага доха дому не будзе. Аднак як паведаміў віцэ-прэзідэнт НАК Геннадзь Аляксееўка, пажаданна на дарогу спартсмены атрымаюць ад кіраўніка дзяржавы і Нацыянальнага алімпійскага камітэта Аляксандра Лукашэні. Яны будучы ўдзельнікі алімпійскай дэлегацыі, а паводле яго меркавання, у Ванкувер будзе нават трэнер Аляксееўка, змена трэнера пайшла не на карысць камандзе і, Генадзь Аляксееўка паведаміў, што спадзеецца на расшэнне на карысць нашых спартсменаў. Праўда, расшэнне могуць агучыць на працягу трох месяцаў.

Тым часам, якраз пазаўчора ў спартыўным арбітражным судзе ў Лазане пачаліся слуханні па справе беларускіх малатабойцаў Івана Сіня і Вадыма Дзевяткоўскага. Сёння яны павінны завяршыцца, і Генадзь Аляксееўка паведаміў, што спадзеецца на расшэнне на карысць нашых спартсменаў. Праўда, расшэнне могуць агучыць на працягу трох месяцаў.

Алена АУЧЫНІКВА.

Рынак працы

ВАКАНСІЯ СТАЛА МЕНШ НА ТРЭЦІ

Але пры гэтым 63 тысячы беларусаў былі звольненыя за паршэнні дысцыпліны

Летас колькасць звяротаў у службы занятасці павялічылася на 6, тады як колькасць вакансій — скарацілася на 32 працэнта. У той жа час, паводле слоў начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народнага эканамічнага Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Мікалая КОХАНАВА, у цэлым пемісціўчыя чаканні не спраўдзіліся. Па выніках мінулага года ўзровень афіцыйнага беспрацоўя ў цэлым па краіне склаў 0,9 працэнта, пры гэтым яго паказчык не перавысіў 2-працэнтную адзнаку ні ў адным з рэгіёнаў.

Як сведчыць статыстыка, на з'яўленне «форс-мажорных» сітуацый працягу мінулага года ў Беларусі былі прынятыя на працу 869,4 тыс. тады як звольнена — 874,1 тыс. чалавек. Інакш кажучы, да поўнага аднаўлення тут не хапіла ўсёго 0,5 працэнта. Прычым цікава: летась паказчык звольненняў быў меншым, чым пазалетась. Такім чынам, можна зрабіць выснову: беларусы сталі больш «трымацца» за свае працоўныя месцы, нягледзячы на рэзкае абвастрэненне сітуацыі з вымушанай няпоўнай занятасцю.

У гэтым плане Беларусь ведала і больш горшыя часы, напрыклад, у 1995 годзе з прастоямі і вымушанымі адпачынкамі сутыкнуліся амаль мільён грамадзян краіны. Аднак леташні паказчык таксама ўражае — 356,2 тыс. чалавек. У параўнанні з 2008 годам няпоўная занятасць узрасла адразу ў 2,5 раза, а асноўны «удар» прыйшоў на прамысловасці. У сувязі з гэтым, паведаміў Мікалай Коханав, сёлета Міністэрства працы і сацыяльнай абароны працягне праводзіць маніторынг становішча на асноўных прадпрыемствах — гэта дазволіць прымаць хуткія рашэнні ў выпадку з'яўлення «форс-мажорных» сітуацый.

Між тым, вопыт папярэдніх гадоў сведчыць: частка работнікаў прадпрыемстваў, дзе практыкуецца няпоўная занятасць, у рэшце рэшт усё ж прымае рашэнне аб звольненні. Зноў жа на рынак працы можа паўплываць і яшч адна акалічнасць: планы па росце сярэдняй зарплаты да 500-доларавай адзнакі. Для дасягнення гэтай мэты спатрэбіцца мадэрнізацыя вытворчасці, а ў сваю чаргу яна часта суправаджаецца аптымізацыяй колькасці персанала.

Адсюль у міністэрстве прагназуюць павелічэнне паказчыка зарэгістраванага беспрацоўя. Аднак яго плануецца стрымаць — на ўзроўні 1,2–1,5 працэнта ад колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. У прыватнасці, ужо прынятае рашэнне аб павышэнні прыкладна на 10 тысячч ранейшага плана на стварэнні

працоўных месцаў. Тым больш, што ёсць яшч адна задача: павялічыць колькасць грамадзян, занятых у эканоміцы, прыкладна на 100 тыс. чалавек.

Усёго сёлета ёсць намер прапанаваць бюджэту за 175 тысяч новых варыянтаў працаўладкавання. Не менш важны «вабэр» на шляху росце беспрацоўя — арганізацыя навування і перанавучання па запатрабаваных спецыяльнасцях. Нарошце, нельга спадзецца за рахунак пад-

трымку прадпрымальніцтва, і ў тым ліку — сярэд інваліды. Прынамсі, заўважыў Мікалай Коханав, магчыма часта ж прафесійнага навучаніка людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў краіне ёсць.

Адначасова вывучаюцца «антыкрызісныя» захадзі суседзяў. У прыватнасці, у міністэрстве зацікавіліся вопытам расіян, якія ідуць на падтрымку кааператываў, што ствараюцца беспрацоўнымі ў сельскай мясцовасці. Не менш адметны крок расіян — і бюджэтная падтрымка арганізацый, якія хочучы наведць парадкаў, зманіфіраваць і дэманіфіраваць абсталяванне сіламі работнікаў, якія знаходзяцца ў вымушаных водпусках без утрымання. Дарчы, летас у нашай краіне ў водпуску на такіх умовах былі адпраўлены больш за 80 тыс. чалавек.

Яшч адной антыкрызіснай мерай, заўважыў начальнік галоўнага ўпраўлення вытворчай і сацыяльна-эканамічнай работы Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Сяргей САРОКІН, павінна стаць павелічэнне дапамогі па беспрацоўі — прынамсі, да паловы бюджэту практыковага мінімуму, Сёння ў большасці суседзяў па СНД памер такой дапамогі складае 80—150, тады як у Беларусі — усёго 160 долараў у эквіваленце.

Нарошце, пэўную адказнасць за сітуацыю на рынку працы павінны ўзяць на сябе... самі работнікі. Сёння ва ўмовах значнага скарачэння колькасці вакансій канкурэнцыя значна ўзрастае. Аднак пры гэтым статыстыка падае: летась толькі за прагулі і іншыя парушэнні працоўнай дысцыпліны ў краіне было звольнена 63 тыс. чалавек.

Сяргей ГРЫБ.

КАМЕНТАР ЧЫНОУНІКА

«Усё адно іх прымусяць выканаць нормы...»

Палюккі славуэта «брама горада» належыць Беларускай чыгуццы. Мы звярнуліся па каментар да Васіля ВІРШЫЦА, намесніка начальніка па капрамонце Мінскай дыстанцыі грамадзянскага збудаванняў Мінскага аддзялення Беларускай чыгуцкі.

— Праект раішоў пазаведамасную дзяржаўную экспертызу, — кажа Васіль Уладзіміравіч. — Крыў Божа, калі нешта загарыцца — як будучы эвакуавацца людзі? А праванаваньня ім дзверы цягам паўгадзіны могуць вытрымліваць агонь і не прапускць дым.

— Жыхарам не падабача, што ў прапанаваных дзвярах няма вочка... А ў супрацьпажарных дзвярах вочка не прадугледжана! А як жыць насупраць вакзала без вочка і з адным замком? — Я жыву ў суседнім доме — і ніякіх бандытаў там не бачыў. Супрацьпажарныя нормы трэба выконваць — не я іх прыдумаву.

— Людзі перажываюць, што паставілі сабе дзверы за тысячы долараў, а цяпер іх што — выкідаць? — Яны іх ставілі без узгадненняў. Трэба было ўзагодняць.

— А вось вы жывяце ў суседнім доме. Вы сабе паставілі супрацьпажарныя дзверы? — Не, бо жыў не ў самай вочка, а ў



ХТО СТАНЕ «КАРАЛЕВАЙ ВЯСНА-2010»?

У дзевятнаццаты раз прыгажунь і разумніц — студэнтак вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, краін СНД і блізкага замежжа — збяр'ю Міжнародны міжінстытутскі конкурс грацыі і артыстычнага майстэрства «Каралева Вясна-2010». Сёлетня конкурс стартуваў 12 студзеня і пройдзе да 21 красавіка, калі адбудзецца фінал. Пра ўсе падрабязнасці сёлётнага конкурсу мы папрасілі расказаць галоўнага спецыяліста аддзела практычнай дзейнасці ЦК БРСМ Кашырыну ПЕТРЫЧЭНКУ.

— Вядома ж, удзельніцы павінны быць не толькі прыгожымі, але і ўмець кантактаваць з аўдыторыяй, ведаць этыкет, валодаць пачуццям гумару, грацыяй, артыстычным майстэрствам. Гэта складае выпрабаванне для дзяўчат. Але, як кажуць, аўчынка вартая выбару. Міжнародны міжінстытутскі конкурс грацыі і артыстычнага майстэрства «Каралева Вясна-2010» праводзіцца для таго, каб стварыць умовы для ўключэння студэнткі моладзі ў сацыяльна-эканамічнае, культурнае жыццё грамадства, для захавання культуры, традыцый і звычаяў народаў краін СНД і іншых дзяржаў блізкага замежжа, для падтрымкі таленавітай моладзі, прапаганды студэнтскай творчасці, арганізацыі вольнага часу студэнтаў. У конкурсе бяруць удзел прадстаўніцы вышэйшых навучальных устаноў краін СНД і блізкага замежжа.

— А ці ёсць абмежаванні па ўзросце? — Для ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца дзяўчаты ад 17 да 25 гадоў ростам 168—180 сантыметраў з эстэтычнай знешнасцю. Яны не павінны быць у шлюб, павінны быць здольнымі рэалізаваць свой творчы патэнцыял і раскрываць рознабаковыя артыстычныя здольнасці. Трэба ўзяць скаваць, што фіналістка конкурсу мінимум гадоў не маюць права браць у ім удзел.

— Разам з тым, удзельніцы конкурсу мінимум гадоў, якія не трапілі ў фінал, маюць права браць удзел у конкурсе, пачынаючы з тураў, у якіх яны завяршылі выступленне. Дзяўчаты, якія прайшлі навучанне ў нацыянальных школах прыгажосці, могуць удзельнічаць у нашым конкурсе, пачынаючы з рэгіянальных конкурсаў. Прыгажунь, у якіх выяўляецца змешчаныя дзесці фота- і відэамаатэрыялы, якія носяць эратычны (не кажучы ўжо пра парнаграфічны) характар, да ўдзелу ў конкурсе дапускацца не будуць.

— А ўсё ж такі, калі студэнтка вырашыла прыняць удзел у конкурсе, якія дакументы ёй неабходна мець пры сабе? — Спачатку неабходна зарэгістравацца, запоўніць анкету, азнаёміцца з праграмай падрыхтоўкі удзельніцы і правіламі ўнутранага распарадку конкурсу, падаць 2 каларовыя фотаздымкі фарматам 10x15 (партрэтнае фото, фота ў вясярняй сукенцы), унесці арганізацыйны ўзнос (абавязковая ўмова), прайсці гутарку і кваліфікацыйны прагляд, па выніках якіх журы вызначае склад удзельніц фінальных тураў міжрэгіянальных конкурсаў і фінальнага тэатральнага паказу.

— Колькі этапў неабходна прайсці прыгажуням, каб трапіць у фінал? — Конкурс «Каралева Вясна» складаецца з 4 этапаў. Першы — міжінстытутскі, ён прадуладжвае правядзенне факультэцкіх і інстытутскіх конкурсаў прыгажосці, грацыі і артыстычнага майстэрства. Пераможцы конкурсаў у вышэйшых навучальных установах бяруць удзел у рэгіянальным конкурсе. Гэта ўжо другі этап, пераможцы якога сустрэнуцца ў міжрэгіянальным конкурсе. Ну і, нарэшце, фінал, які ў нас запланаваць на 21 красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы.

— У міжрэгіянальным конкурсе дзяўчаты павінны паказаць праграму, якая складаецца з конкурсных заданняў. Гэта значыць: дэфіле ў вясярняй сукенцы, падрыхтоўка расказу пра цікавую падзею ў сваім жыцці, адказы на інтэлектуальныя пытанні, падрыхтоўка выступлення

— Павялічваецца колькасць разводаў тых, чыя сямейны саюз праіснаваў менш за год, — расказвае Тацыяна Бабук. — Калі ў 1999 годзе працэнт такіх параў склаў 27,8, то ў 2009-м ён павялічыўся да 36 працэнтаў. Кожны чацвёрты шлюб разрываецца пасля 5—9 гадоў. Практычна нязменная застаецца колькасць пар, што разводзяцца пасля 20 гадоў сумеснага жыцця. Іх колькасць складае крыху больш за 15 працэнтаў ад агульнай колькасці разводаў.

— Летас 4 700 дзяцей засталіся ў няпоўных сям'ях. У параўнанні з 1999-м скарацілася колькасць параў, што разводзяцца, маючы дваіх і больш дзяцей.

— Кожны пяты мужчына разводзіцца ва ўзросце 30—34 гады, кожная чацвёртая жанчына — ва ўзросце 25—29 гадоў.

— Яны павінны быць здольнымі рэалізаваць свой творчы патэнцыял і раскрываць рознабаковыя артыстычныя здольнасці. Трэба ўзяць скаваць, што фіналістка конкурсу мінимум гадоў не маюць права браць у ім удзел.

— Разам з тым, удзельніцы конкурсу мінимум гадоў, якія не трапілі ў фінал, маюць права браць удзел у конкурсе, пачынаючы з тураў, у якіх яны завяршылі выступленне. Дзяўчаты, якія прайшлі навучанне ў нацыянальных школах прыгажосці, могуць удзельнічаць у нашым конкурсе, пачынаючы з рэгіянальных конкурсаў. Прыгажунь, у якіх выяўляецца змешчаныя дзесці фота- і відэамаатэрыялы, якія носяць эратычны (не кажучы ўжо пра парнаграфічны) характар, да ўдзелу ў конкурсе дапускацца не будуць.

— А ўсё ж такі, калі студэнтка вырашыла прыняць удзел у конкурсе, якія дакументы ёй неабходна мець пры сабе? — Спачатку неабходна зарэгістравацца, запоўніць анкету, азнаёміцца з праграмай падрыхтоўкі удзельніцы і правіламі ўнутранага распарадку конкурсу, падаць 2 каларовыя фотаздымкі фарматам 10x15 (партрэтнае фото, фота ў вясярняй сукенцы), унесці арганізацыйны ўзнос (абавязковая ўмова), прайсці гутарку і кваліфікацыйны прагляд, па выніках якіх журы вызначае склад удзельніц фінальных тураў міжрэгіянальных конкурсаў і фінальнага тэатральнага паказу.

— Колькі этапў неабходна прайсці прыгажуням, каб трапіць у фінал? — Конкурс «Каралева Вясна» складаецца з 4 этапаў. Першы — міжінстытутскі, ён прадуладжвае правядзенне факультэцкіх і інстытутскіх конкурсаў прыгажосці, грацыі і артыстычнага майстэрства. Пераможцы конкурсаў у вышэйшых навучальных установах бяруць удзел у рэгіянальным конкурсе. Гэта ўжо другі этап, пераможцы якога сустрэнуцца ў міжрэгіянальным конкурсе. Ну і, нарэшце, фінал, які ў нас запланаваць на 21 красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы.

— У міжрэгіянальным конкурсе дзяўчаты павінны паказаць праграму, якая складаецца з конкурсных заданняў. Гэта значыць: дэфіле ў вясярняй сукенцы, падрыхтоўка расказу пра цікавую падзею ў сваім жыцці, адказы на інтэлектуальныя пытанні, падрыхтоўка выступлення

Не хлебам адзіным...



Беларусы — нячэстыя госці ў Еўропе, хоць наша прысутнасць там усё-такі заўважная. Адны едуць, каб зарабіць альбо выдаткаваць грошы ў якасці турыстаў, іншыя спадзяюцца знайсці «каханне свайго жыцця». Аднак ёсць і тыя, каго вядзе туды прага новых уражанняў ды высакародныя мэты. Беларускія валанцёры пачалі асвойваць Германію.

Кажуць, мы, беларусы, нацыя пазтаў і летучыніцаў, аднак пры тым далёка не самая вандроўная нацыя ў Еўропе. Беларус марыць пра лепшую долю, але рэдка пра далёкія горы і долы. Назнапасіўшы крыху грошай, ён будзе дом, купляе машыну і амаль ніколі не кідаецца купляць квіткі ў экзатычную краіну. Можна та м нашых суседзяў — паляжак, украінцаў, літоўцаў і расійн можна даволі часта сустраць у розных кутчоках свету, а вось натрапіць на земляка-беларуса выглядае зусім нячэста.

Было б няправільна ўсё-такі сцвярджаць, што беларусы — выключэнне з шэрагу еўрапейскіх нацый. Есць у нашым грамадстве поўная катэгорыя людзей (студэнты), якія, таксама як іх равеснікі па абодва бакі акіяна, стоптваюць шмат ботаў у замежных вандроўках. Адсутнасць грошай не змяняе іх мабільнасць. Кожны студэнт ведае, прынамсі, тры шляхі для таго, каб трапіць за мяжу без залішніх выдаткаў: праца па часовым кантракце, праца па праграме ад-раіг, гэтак значыць, праца ў сям'і разам з вывучэннем мовы, а таксама студэнцкі абмен паміж вучэльнямі. Аднак апошнім часам найбольш папулярным і даступным спосабам наведвання далёкага замежжа з'яўляецца валанцёрскія праграмы для моладзі. Гэтыя праграмы шырока распаўсюджаныя па ўсёй Еўропе і з кожным годам усё больш маладых беларусаў бярэ ў іх удзел.

На першы погляд можа падавацца, што праца валанцёра — неабліганы шанец для тых, хто пазбягае цяжкай працы, але хоча добра павесціцца за мяжой. Так гэта ці не так — кожны вырашае сам. З уласнага досведу магу запэўніць: працаваць валанцёрам у дзіўным доме альбо на спартыўным мерапрыемстве не лягчэй і не меней адказна, чым на будоўлі альбо ў офісе. Валанцёрская праца для тых, хто не хоча нудзіцца ад сядзення ў хаце з чужымі дзецьмі, а жадае дасканала зведзець невядомую краіну, так бы мовіць, знутры, адначасова выконваючы поўную карысную працу. Яшчэ адзін важны момант — трапляючы ў нязвычайныя ўмовы, валанцёр міжволі адкрывае сваё другое «я» праз выйспе за мяжу уласнай ідэнтыфікацыі, якая раней зводзілася выключна да прафесійнай дзейнасці.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Тыя з беларусаў, хто наважваецца кінуцца ў вір валанцёрскай дзейнасці, звычайна выбіраюць краіну «свайі мары». Валанцёрка Лена, філолаг-германіст, апынулася ў Германіі паміжзінным летам. З дапамогай нэўрадавай арганізацыі АФЕ (Ацыя адуклення — служба пася міру) ў Беларусь, Украіне і Расі яна трапіла ў моладзевыя летнікі пад Берлінам і Дрэздэнам. Праца ў першым летніку адбылася ў менавіта на месцы былой нацысцкай турмы для палітвязняў, другі — на месцы канцлагера для псіхічнахворых.

Мужчынская касметычка павінна налічваць не менш за 20 найменняў...

(Працяг. Пачатак у нумарах «ЧЗ» 1, 2.)
Каб разабрацца ў тонкасці мадэльнага бізнесу, спецкар «ЧЗ» Ілья Лапато пад выглядам патэнцыйнай мадэлі паступіў у адну з вядучых мадэльных школ сталіцы. Занатоўваючы свае назіранні, тры шматпакутныя месяцы ён спасылаў мастацтва дэфіле, асновы касметыкі і фотатрацінг.

У позе жанчыны-парадзіхі
Выкананні абяцанне з апошняга разу, на заняткі я прыйшоў у іншы дзень і ў іншы час. Ратаваў свабодны графік у школе мадэляў: можна было выбраць свой план заняткаў. Але напачатку трэба адзначыцца ў дзяжурнай, каб насупраць твайго прозвішча прызначыліся тлустая «тлустка».

Гэтым разам перад дзяжурнай была чарга: жанчына чытала мараль прыгажуні, якая яшчэ не ўнесла плату за навучанне.
— А чаму не заплаціла? А чаго прыйшла? Думаеш, увесь месяц будзеш хадзіць задарма? Я цябе не прапуськаю. Платыйце ў Максіма — ён дазволіць, тады і паразмаўляем. Наступны.

Група гэтым разам і сапраўды была больш дарослай, хоць пясоціцца таксама хапала. Да аэробіі маральна я быў падрыхтаваны, хоць з мінулага разу памяць пра інструктара Святлану яшчэ аддавала ў мышцах сцягна.

Света з'явілася ў сваіх фірмовых белых касцюках, брыджак у абліччю і цёмным тоне, у руках — вялікі магнітафон. Якраз, як Мадона ў сваіх кліпах, — гэтка дварова дзяўчына...
— Добры дзень! Пачынаем! Наклоны галавы па гадзінніковай стрэлцы — раз-два, тры-чатыры, пяць-шэсць, сем-восем. Ляс!

Музыка задавала рытм, і рухі здаваліся зусім нескладанымі — паўтараючы за Святланай, можна было адчуць сябе сапраўдным гімнастам. На маё шчасце, зорачку гэтым разам мы не рабілі. Затое было іншае. Сорак чалавек у позе «жанчыны-парадзіхі», лежачы на спіне з расставленымі нагамі, павінны былі на лік «раз-два-тры» прыпадмаць сцёгны ўверх і, так бы мовіць, гайдацца.

Гэта пачынала нагадваць не зусім прыстойны танец, таму я стараўся філіонць, у адрозненне ад большасці дзяўчатак. Хлопцы гэтых, так бы мовіць, спецыфічных рухаў цураліся.

Марныя хваляванні
Пачатак дэфіле быў нервовым. І хоць нас ізноў падзілілі на дзве групы, каб было прасцей вучыць кроку ад сцягна, нервоўнасць мы адчулі. Яна чыталася на тварах Зоі і Максіма. Калі мы ўрэшце пастроіліся з гатоўнасцю слухаць, Максім пачаў:
— Учора мне на тэлефон прыйшла эсэмэска: нейка абурасяў, што быццам мадэлі ў агенцтва ўжо вяртаюцца і працягваю навучанне астатнім не мае сэнсу. Дык слухайце: гэта поўная лухта! Хто б вам што ні казаў — не верце. І зараз я гэта дакажу.

Максім папрасіў падыйсці да яго туды хлопцаў, якія бліжэй за астатніх стаялі да яго.
— Станьце бокам да аўдыторыі і выпраямцеся. Хлопцы выпраміліся, на першы план адразу выхадзіла асанка хлапцоў; у аднаго плечы былі роўнявы, але галаву хіліла набок, у другога — каромыслам, і толькі ў трэцяга ўсё было больш-менш адведзена.

Плечы мадэлі — гэта вешалка, — працягваў Максім. — А зараз паглядзіце на гэтыя плечы і скажыце, якія з іх найбольш падобныя да вешалкі?
— Вы ідэальна ідэальныя плечы Максім запытаў, колькі часу той ходзіць на мадэльняны курсы. Як вы светлілася, столькі ж, колькі і мы — другі мясці. Хлопцы з крывымі плечыма мадэльную школу наведваю ўжо паўгода (два сезоны), а вынік усё той жа.

— Вы пераканаліся, што ад часу, які вы займаецеся ў нас, нічога не залежыць. Зразумейце, калі вы не будзеце працаваць над сабою, нічога не зменіцца. Гэта вы сам павінны сабой зацкавіць. Зразумела, калі выбіраць сярэд гэтых трох чалавек, я абіру «вешалку».

Максім быў не ў гумары, таму гэтым разам ён проста сядзеў збоку і назіраў. З намі займалася Зоя:
— Сёння замацоўваем практыкаванне з мінулага разу — «яліная паходка». Яна адметная тым, што пры сінхроніі вы робіце не адзін, а два крокі, пасля чаго ідзеце з правай нагі. Падрыхтоўка: рукі выцягнулі, рукі плячымі. І раз-два, тры-чатыры, пяць-шэсць, сем-восем. Ідзём: крок, два, тры, чатыры, крок — прыпынак, яшчэ крок — стаім, а цяпер вяртаецеся назад — раз-два, тры-чатыры, пяць... Малайцы, працуюце лепш за папярэднюю групу. Паўтараем: раз-два...
«Яліны» прыпынак спадабаў усім. Відца, за арыгінальнасць. Яго нам і было даручана замацаваць дома перад люстэркам.

Толькі за тры апошнія гадзі з інтэрнату сістэмы Міністэрства адукцыі на выхаванне ў сем'і былі перададзены 1414 дзяцей-сірот, што складае кантынент 19 дзіцячых дамоў. Да таго ж у білагічнай сем'і да бацькоў, якія бліжэй адноўлены ў бацькоўскіх правах, за 2007—2009 гады вярнуліся 1319 дзяцей, якія ўжо даўно з'яўляліся сацыяльна-нісіротамі. А сярэдняя нацыянальнасць дзейных інтэрнэтных устаноў зменшылася за 119 працэнтаў у 2004 годзе да 86 працэнтаў у 2009 годзе. «Аднаўленне ў бацькоўскіх правах — гэта новая тэндэнцыя, якая нас вельмі радуе, — заявіў на калегіі ў Міністэрстве

адукцыі начальнік упраўлення сацыяльнай і выхавачай работы Міністэрства адукцыі Віктар ЯКШЫК. — З савецкіх часоў, мы, якія і суседнія краіны, ужо нават завыліся пра такую з'яву. І яшчэ адна станоўчая тэндэнцыя апошніх гадоў, на якую мне хацелася б звярнуць увагу: усё менш бацькоў сталі адмаўляцца ад сваіх дзяцей».

Сёння сіроткі статус у Беларусі ўсяго ў 206 048 дзяцей і падлеткаў, з іх калі 22 тысяч забяспілены сям'ямі бацькоўскай аплікі па прычыне дрэннага сямейнага становішча. Размова ідзе пра так званых сацыяльных сірот — сірот пры жывых бацьках. На жаль, але праблема

нешчаслівага дзяцінства не страціла для нашай краіны актуальнасці — менавіта па гэтай прычыне ўжо два гады ў Беларусі рэалізуецца прычыпова новая сістэма работы з сем'ямі, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. У аснову змяну дзяржаўнай палітыкі былі пакладзены меры, прадуладжаныя Дэкрэтам № 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей і няўдалых сем'яў». Галоўная задача, якая стаіць сёння перад службай аховы дзяцінства, — захаванне дзіця ў сям'і і папярэдзіць яго змшчэнне на дзяржаўнае забеспячэнне. (Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ілья ЛАПАТО.

Чырвоная

Журналіст мяняе прафесію
Каб разабрацца ў тонкасці мадэльнага бізнесу, спецкар «ЧЗ» Ілья Лапато пад выглядам патэнцыйнай мадэлі паступіў у адну з вядучых мадэльных школ сталіцы. Занатоўваючы свае назіранні, тры шматпакутныя месяцы ён спасылаў мастацтва дэфіле, асновы касметыкі і фотатрацінг.

У позе жанчыны-парадзіхі
Выкананні абяцанне з апошняга разу, на заняткі я прыйшоў у іншы дзень і ў іншы час. Ратаваў свабодны графік у школе мадэляў: можна было выбраць свой план заняткаў. Але напачатку трэба адзначыцца ў дзяжурнай, каб насупраць твайго прозвішча прызначыліся тлустая «тлустка».

Гэтым разам перад дзяжурнай была чарга: жанчына чытала мараль прыгажуні, якая яшчэ не ўнесла плату за навучанне.
— А чаму не заплаціла? А чаго прыйшла? Думаеш, увесь месяц будзеш хадзіць задарма? Я цябе не прапуськаю. Платыйце ў Максіма — ён дазволіць, тады і паразмаўляем. Наступны.

Група гэтым разам і сапраўды была больш дарослай, хоць пясоціцца таксама хапала. Да аэробіі маральна я быў падрыхтаваны, хоць з мінулага разу памяць пра інструктара Святлану яшчэ аддавала ў мышцах сцягна.

Света з'явілася ў сваіх фірмовых белых касцюках, брыджак у абліччю і цёмным тоне, у руках — вялікі магнітафон. Якраз, як Мадона ў сваіх кліпах, — гэтка дварова дзяўчына...
— Добры дзень! Пачынаем! Наклоны галавы па гадзінніковай стрэлцы — раз-два, тры-чатыры, пяць-шэсць, сем-восем. Ляс!

Музыка задавала рытм, і рухі здаваліся зусім нескладанымі — паўтараючы за Святланай, можна было адчуць сябе сапраўдным гімнастам. На маё шчасце, зорачку гэтым разам мы не рабілі. Затое было іншае. Сорак чалавек у позе «жанчыны-парадзіхі», лежачы на спіне з расставленымі нагамі, павінны былі на лік «раз-два-тры» прыпадмаць сцёгны ўверх і, так бы мовіць, гайдацца.

Гэта пачынала нагадваць не зусім прыстойны танец, таму я стараўся філіонць, у адрозненне ад большасці дзяўчатак. Хлопцы гэтых, так бы мовіць, спецыфічных рухаў цураліся.

Марныя хваляванні
Пачатак дэфіле быў нервовым. І хоць нас ізноў падзілілі на дзве групы, каб было прасцей вучыць кроку ад сцягна, нервоўнасць мы адчулі. Яна чыталася на тварах Зоі і Максіма. Калі мы ўрэшце пастроіліся з гатоўнасцю слухаць, Максім пачаў:
— Учора мне на тэлефон прыйшла эсэмэска: нейка абурасяў, што быццам мадэлі ў агенцтва ўжо вяртаюцца і працягваю навучанне астатнім не мае сэнсу. Дык слухайце: гэта поўная лухта! Хто б вам што ні казаў — не верце. І зараз я гэта дакажу.

Максім папрасіў падыйсці да яго туды хлопцаў, якія бліжэй за астатніх стаялі да яго.
— Станьце бокам да аўдыторыі і выпраямцеся. Хлопцы выпраміліся, на першы план адразу выхадзіла асанка хлапцоў; у аднаго плечы былі роўнявы, але галаву хіліла набок, у другога — каромыслам, і толькі ў трэцяга ўсё было больш-менш адведзена.

Плечы мадэлі — гэта вешалка, — працягваў Максім. — А зараз паглядзіце на гэтыя плечы і скажыце, якія з іх найбольш падобныя да вешалкі?
— Вы ідэальна ідэальныя плечы Максім запытаў, колькі часу той ходзіць на мадэльняны курсы. Як вы светлілася, столькі ж, колькі і мы — другі мясці. Хлопцы з крывымі плечыма мадэльную школу наведваю ўжо паўгода (два сезоны), а вынік усё той жа.

— Вы пераканаліся, што ад часу, які вы займаецеся ў нас, нічога не залежыць. Зразумейце, калі вы не будзеце працаваць над сабою, нічога не зменіцца. Гэта вы сам павінны сабой зацкавіць. Зразумела, калі выбіраць сярэд гэтых трох чалавек, я абіру «вешалку».

Максім быў не ў гумары, таму гэтым разам ён проста сядзеў збоку і назіраў. З намі займалася Зоя:
— Сёння замацоўваем практыкаванне з мінулага разу — «яліная паходка». Яна адметная тым, што пры сінхроніі вы робіце не адзін, а два крокі, пасля чаго ідзеце з правай нагі. Падрыхтоўка: рукі выцягнулі, рукі плячымі. І раз-два, тры-чатыры, пяць-шэсць, сем-восем. Ідзём: крок, два, тры, чатыры, крок — прыпынак, яшчэ крок — стаім, а цяпер вяртаецеся назад — раз-два, тры-чатыры, пяць... Малайцы, працуюце лепш за папярэднюю групу. Паўтараем: раз-два...
«Яліны» прыпынак спадабаў усім. Відца, за арыгінальнасць. Яго нам і было даручана замацаваць дома перад люстэркам.

Толькі за тры апошнія гадзі з інтэрнату сістэмы Міністэрства адукцыі на выхаванне ў сем'і былі перададзены 1414 дзяцей-сірот, што складае кантынент 19 дзіцячых дамоў. Да таго ж у білагічнай сем'і да бацькоў, якія бліжэй адноўлены ў бацькоўскіх правах, за 2007—2009 гады вярнуліся 1319 дзяцей, якія ўжо даўно з'яўляліся сацыяльна-нісіротамі. А сярэдняя нацыянальнасць дзейных інтэрнэтных устаноў зменшылася за 119 працэнтаў у 2004 годзе да 86 працэнтаў у 2009 годзе. «Аднаўленне ў бацькоўскіх правах — гэта новая тэндэнцыя, якая нас вельмі радуе, — заявіў на калегіі ў Міністэрстве

адукцыі начальнік упраўлення сацыяльнай і выхавачай работы Міністэрства адукцы

«А гэта, нунач, табе тазік з вадой... На тыдзень»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «43».)
 Есць у Веранкі і вопыт кватаравання ва ўласнік-мужчыны:
 — Гэта было на першым курсе, мы з сяброўкай толкі паступалі прыехалі. Мужчына паабядаў, што з намі ў кватэры ён жыць не будзе. Але пасля ўсё ж жыў, у іншым пакоі. І пастаянна за намі сачыў — гэта вельмі напружвала і будвала. Аднойчы вечарам мы заблукалі, бо яшчэ дрэнна ведала горад. А пакуль знайшлі метро, яно ўжо не працавала, таму ішлі пехатой праз увесь горад. Дадому прыляліся толкі ў чатыры раніцы. Гаспадар закаціў скандал: маўляў, мы невядома якія і не-маведома дзе хадзілі. Неўзабаве мы пераехалі.

Сёння Веранкі яшчэ з трыма дзясучатамі здымае тропікаўскую кватэру. Дзясучаты амаль усе аднагодкі, таму адна з адной нароўні, і калі які канфлікт — вырашаць яго прасцей. Самі сабе гаспадары.

Або грай, або грошы аддай
 Вядома, не ўсе і кватаранты мяккія і пушыстыя. Хлопцы любяць вадзіць дзясучат на ноч, дзясучаты — хлопцы. Гучная музыка і шkodная звычкі таксама могуць стаць перашкодай для мірнага суснавання кватаранта і кватэраўласніка.

— Пастаянна энціаюць парашок, цукар, соль, мыла, — расказвае маладая маці Аліна, якая здае пакой у кватэры хлопцам-студэнтам. — Яшчэ мае кватаранты не прывыклі за сабой прыбраць, ад чаго таксама ўзнікаюць канфлікты. Але з прыбрываннем усюды так, нават у маі і роднай дачкі — кожная бацьчы гэты працэс са-своімі, адлавадана так і прыбрае.
 Як прызналася Аліна, яе зусім не цікавіць, куды ідуць кватаранты і а якой гадзіне вернуцца:
 — Мой абавязак — даць ім жыллё, астатняе — іх

турботы, іх асабістае жыццё. Таму мне часам незразумела, навошта гэтыя «я прыйшоў, я пайшоў».
 — Есць у мяне і такая «якасць уласніка»: хочацца часам камандаваць — скажам, не люблю, калі чапаюць мае рэчы. А хлопцы ўпарта, будучь усё адно браць чужое.

Яшчэ Аліну раздражняюць развешаныя хлапечыя шаркветкі ў ваннай пакоі і запаленае святло ў прыбіральні, якое забівае выключыць кватаранты. Плюс Аліна не церпіць кухонныя пахі «кватарантаў-кулінараў».

— Яшчэ не люблю нахабных. Маты, музыка па на-чах — да пабачэння. Куршыш у пакой — да пабачэння. У мяне маленькі сын, навошта яму гэта бацьчы і чужь?

— Усё ж такі я раіла б шукаць пакой ці кватэру праз вашых знаёмых, а не праз агенства, — дзеліцца досведам Веранкі. — Знаёмых параяць, падкажучь, што як. І вядома, трэба свядома адзначаць сітуацыю: калі ў вас такі графік, што даўдма будзеце вяртацца позна, то, зразумела, лепш не здымаць пакой у паз-ных людзей і сем'ю з маленькімі дзецьмі. Лепш за ўсё, распываіце адрозна, якія умовы вам ставяцца, ці можна будзе вам карыстацца пральняй, духоўкай, тэлефонам. Дамуюцца наконт платы за камунальныя паслугі, абавязкова высветліце пра павышэнне аплаты, бо бывае, што папярэдне плата адна, а пасля засялення вырастае на \$20.

Ва ўзаемаадносінх «наймальнік-уласнік» у кожна-на свая праўда. Розныя ёсць гаспадары, розныя кватаранты. Але, як гаварылася ў перадачы «Слабое звяно», — каб ужыцца разам, трэба умець стаць камандай. Іншая рэч, хто з абаку першы пойдзе насустрач і ці захоча насустраціць ішчэ вiзiвi?

Ілья ЛАПАТО.

СЯМ'Ю — КОЖНАМУ ДЗІЦЯЦІ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «43».)
 Як сведчыць практыка, абмежаванне ў байцоўскай правах па-са-праўдому хвалюе толкі тых бацькоў, у якіх ішчэ не сфарміравалася моцная залежнасць ад алкаголю. Для гэтай катэгорыі людзей ад-бiранне дзясчi — гэта ўсё яшчэ стымул да змянення ладу жыцця. Па выніках 9 месяцаў 2009 года ў родную сям'ю вярнулася 63 працэн-ты дзясчi, якія раней былі прызна-ны асобамі, што маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне і былі адбара-няны ў бацькоў. Вялікая заслуга ў гэтым — сацыяльна-педагагічных устаноў, якія з кожнай сям'ёй пра-цуюць па індывідуальным плане...

Умовы, набліжаныя да сямейных

Значныя характывы былі ўне-сенія ў апошняй гады таксама і ў змест работы інтэрнатных уста-ноў. Калі раней школы-інтэрнаты для дзясчi-сірот давалі сваім вы-хаванцам пераважна толкі ба-завую адукацыю, і па дасягненні 16-гадовага ўзросту дзясчi, як пра-віла, пакідалі іх, то ў апошняй гады амаль усе інтэрнатныя установы даюць сярэдняю адукацыю.

Скарачэнне колькасці выхаван-цаў у інтэрнатных установах не толкі стварыла там больш кам-фортных умоў для жыцця, але і зрабіла магчымым суправаждзе-нне няпоўнагадовых дзясчi, якія паступілі ў прафесійна-тэхнічныя і сярэднія спецыяльныя навуаль-ныя установы. Цяпер падлеткі за-стаюцца да дасягнення панаўале-ччi выхаванцамі дзіцячых дамоў і інтэрнатных устаноў, калі наву-чальная ўстанова, дзе яны атрым-ляюць прафесію, знаходзіцца ў тым жа населеным пункце.

Новыя СянПіны дазваляюць рассяляць дзясчi па 2—4 чалавекі ў пакой, а не па 10—12, як было ра-ней. З 2007 года рознаўзроставай група школ-інтэрнатаў уключае ўжо не 20—25 дзясчi, а 12.

Некаторыя інтэрнатныя уста-новы пайшлі на стварэнне ўмоў, максімальна набліжаных да сямейных. Так, рэканструкцыя Ста-радарожскага дзіцячага дома Мін-скай вобласці, дзіцячага дома № 7 у Мінску дала магчымасць кожнай групе дзясчi працаваць у асоб-ных кватэрах. Да таго ж адмаўля-юць ад пакояў казарменнага тыпу дазваляла фарміраваць групы вы-хаванцаў па роднасчым прыпын-ках і не раз'ядноўваць родных братоў і сястры.

Але глаўным крытэрыем, які ха-рактырызуюе выніковасць работы ін-тэрнатных устаноў для дзясчi-сірот, з'яўляецца іх уладкаванне ў жыццi. У адлавадзеныя з дзясчiнай палажэн-нямі, дзіцячы дом і школа-інтэрнат на працягу трох гадоў павінны супра-ваджаць сваё выхаванцi.
 — На жаль, але ўпраўленнямі адукацыі аб'яўжкамкам анализ суправаджэння выхаванцi ў не-ажыццiўлецца ў поўнай ступені, хоць менавіта выхад у самастой-нае жыццё з'яўляецца для сірот самым складаным, — канстатаваў Віктар Яжык.

З 2007 года ў нашай краіне дзейнічае нарматыўнае права ад-крывае аддзяленні псаліятэра-тэ-налі адпарты для паспярэткаў старэйшых выхаванцаў да выхаду з інтэрната ў рэжыме іх самастойна-

га пражывання. Есць таксама ма-гчымасць працягваць у аддзялен-ных псаліятэра-тэ-налі адпарты і ў поўнагадовай выхаванцi, пакуль яны атрымліваюць прафесію ў наву-чальных установах. Аддзяленні псаліятэра-тэ-налі адпарты ўжо дзей-нічаюць у 11 інтэрнатных установах і даказалі сваю эфектыўнасць.

Колькасць выхаванцi ў інтэрнат-ных устаноў, якія атрымліваюць сяр-эдняю спецыяльную і вышэйшую адукацыю, за пяць гадоў павялі-чылася больш чым на 41 працэнт, а колькасць навуачнаў прафтэх-наў — на 19 працэнтаў.

Адна з умоў паспяховай сацы-ялізацыі — забяспечанасць сірот жыллем. Усё, што маюць патрэбу, незалежна ад ўзросту, уключа-юцца ў спісы асобаў, якія маюць патрэбу ў забяспечанні жылля памяшканнямі сацыяльнага ка-рыстання.

— Аднак ва ўсiх рэгіёнах выяў-ляюцца факты, калі да вырашэння жылёвай праблемы сірот падхо-дзяць бездаказна: замацоўваюць дзясчi за жыллем, якое не знахо-дзілася ва ўласнасці іх бацькоў ці бацькі не былі асноўнымі наймаль-нікамі гэтага жылля. Раўнэнні ад за-мацавання за сіротамі жылль пакояў у інтэрнатах, у кватэрах іх бабуй і дзясчiў павінны быць адмененыя ў максімальна кароткія тэрміны, — папярэджаў Віктар Яжык.

Ці ёсць альтэрнатыва дзіцячым дамам?

У сітуацыі актыўнага росту коль-касці сем'яў, якія прымаюцца на вы-хаванне дзясчi-сірот, усё больш ак-туальным становіцца пытанне аб да-лейшым лёсе інтэрнатных устаноў. У 2009 годзе колькасць выхаванцаў інтэрнатных устаноў зменшылася ў параўнанні з 2000 годам напало-ву. А колькасць школ-інтэрнатаў і дзіцячых дамоў скарацілася на 19 працэнтаў; з 75 у 2004 годзе да 61 — у 2009 годзе. У Брэсцкай воб-ласці функцыююць дзве школы-ін-тэрнаты для дзясчi-сірот, сярэдняя напавіўнасць яны не перавышае 61 працэнт. У Віцебскай вобласці 14 інтэрнатных устаноў; напавіў-насць у агульнаадукацыйных школах-інтэрнатах не перавышае 70 працэнтаў, а ў дзіцячых дамах варуіруецца ад 40 да 101 працэнта. У Гомельскай вобласці сярэдняя на-павіўнасць школ-інтэрнатаў і дзі-цячых дамоў складае 51,3 працэнта. У Мінскай дзейнічаюць 9 інтэрнатных устаноў, якія ўкамплектаваны на 75 працэнтаў, што з'яўляецца мак-сімальным паказчыкам па краіне. Як вядома, кіраўніком нашай дзяр-жавы была пастаўлена задача — да 2015 года атпымізаваць сетку інтэр-натных устаноў.

— Хану заўважыць, што працэс закрыцця інтэрнатных устаноў ад-стае ад дынамікі скарачэння кан-тынгенту выхаванцаў, — падкрэ-сліў Віктар Яжык. — У той жа час сур'язныя праблемы цягне за са-бой закрыццi інтэрнатных устаноў, размешчаных у сельскай мясцо-васці. Напрыклад, Ястрэмбелская, Ветрынская школы-інтэрнаты, якія знаходзяцца ў сельскай мясцовас-ці, з'яўляюцца ў поўнай ступені го-радаўзалежнымі арганізацыямі для сваіх населеных пунктаў, таму закрыццё такіх устаноў патрабуе працаўладкавання да сноты работні-каў, уключаючы тэхсперсанал.
 Віктар Яжык звярнуў увагу

Першы беларускі кiкбаксёр: «ДНЁМ МЫ ВУЧЫЛІСЯ ВА ЎНІВЕРСІТЭТАХ, ВЕЧАРАМ — УДЗЕЛЬНІЧАЛІ Ў ПАДПольных БАЯХ»

У гэтым месяцы беларускаму кiкбаксiну споўнілася 20 гадоў. Карэспандэнт «Звязды» сустраэ-ся з першым савецкім чэмпіёнам свету сярод прафесіяналаў Уладзімірам ЗАДЗІРАНАМ. Маістар расповяў, чаму беларускія байцы лiцца аднымі з наймацнейшых у свеце і чаму першы чэмпіён у мiце па дзве вышэйшыя адукацыі.



Калісьці імя Уладзіміра Задзірана грывела на увес былы Савецкі Саюз. Верагодна, што ў хуткім часе пра беларускага майстра зноў за-гаворыць усю спартыўнаа планета: менавіта Уладзімір Задзіран трэні-руе галоўную надзею сусветнага прафесіянага бокса Аляксандра Усцінава, які хутка можа пазма-гацца за пояс чэмпіёна.

— Ён вельмі жорсткі баец і трэ-нер, прымушае сваіх вучняў чы-таць сусветную класіку і паступаць ва ўніверсітэты, — расказваў мне пра Уладзіміра Задзірана адзін з удзельнікаў зборнаа Беларуса па тэйскім боксе.

Пра гэтага майстра ходзіць шмат чутак і расповедаў, у белару-скай спорце ён адгывае ролю Уослава Чардызея.

Еду на ранішнюю трэніроўку ў залу бокса «Алімп», што на пло-шчы Якуба Коласа ў Мінску, каб на свае вочы пабачыць жывую бай-цоўскую легенду і дзевадцаца, з ча-го пачалося развіццё кiкбаксiна ў нашай краіне.

— Я мяркую, што калі асобныя інтэрнатныя установы і падоўжаюць сваю работу пасля 2015 года, то гэта павінны быць лепшыя з тых, што дзейнічаюць сёння: і па матэ-рыяльнай базе, і па мадэлях вы-хаванцi-рай работы. На жаль, пакуль з нашай сеткі «выходзяць» зусім не ядчасныя і ўжо капітальна ад-рамантаваныя будынкi. Я маю на увазе інтэрнат №1 горада Мінска, сталічны дзіцячы дом № 8, пла-ны па перапрафiляваанні Слуцкай школы-інтэрната...

Зразумела, што лепшая заме-на інтэрната — гэта ўладкаванне дзіцяці ў сям'ю (прыёмуно, апяку-нскую ці прафесійную). Але не ко-жнаму дзіцяці ўдаецца знайсці новую сям'ю. Прычына ў тым, што 38 пра-цэнтаў дзясчi пазбаўляюцца баць-коўскай апекай ва ўзросце пасля 10 гадоў. А я, як сведчыць шматгадовае назыранні, найбольш запатрабава-ны для прыёму ў замяшчальныя сем'і — дзесі дашкольнага і ма-лодшага школьнага ўзросту. Вось чалам на 80 працэнтаў інтэрнатныя установы ўкамплектаваныя сёння падлеткамі з асацыяльнай жыццё-вай практыкай, шмат з іх маюць праблемныя паводзіны.

У якасці альтэрнатывы інтэр-натным установам усё часцей высту-паюць дзіцячыя дамы сямейнага тыпу, а таксама дзіцячыя вёскі. У снежні 2009 году ў Беларусі функ-цыянавала ўжо 135 дзіцячых да-моў сямейнага тыпу, а ў першым паўгоддзі 2010 года рыхтуюцца да прыёму дзясчi новаы дзіцячыя вёскі ў Мінскай вобласці і Магілёве. Напрыклад, у SOS-дзіцячым вёсцы ў Магілёве пасяляцца 12 сем'яў: па 7 дзясчi — у кожнай. Кожная сям'я будзе працяваць у 4-пакаёвым ка-тэджы і мець свой сямейны бюджэт. SOS-матульні там будуць праца-ваць жанчыны, у якіх няма мужа, ва ўзросце ад 28 да 43 гадоў. А вось таты ў SOS-вёсцы не прадугледжа-ны. Заснавальнік першай дзіцячай SOS-вёска Герман Міхайр калісьці сказаў, што калі мужчына і жанчы-на хоць-чэ дапамагучь дзясчi, то ім не патрэбная арганізацыя — няжыя яны лепш дапамогучь аднаму дзі-цяці ў якасці дзіцяці. І хоць дзіцячы SOS-вёска з'яўляецца сурэгатам дзіцячых сямейнага выхавання, усё ж яна больш падобная на сямейную форму ўладкавання: дзесі будучь дзясчi не на ўсім гатовым, як у дзі-цячым доме, а выхоўваюцца ў сацы-яльным асяродку.

Надумку Віктара Яжыка, роз-ныя формы сямейнага клопату не канкуруюць адна з адной. Наогул нельга вызначыць лепшыя ці гор-шыя формы сямейнага ўладкаван-ня сірот. Усё залежыць ад сітуацыі і фінансавых магчымасцiў упаду. Дзіцячы гарадкі і вёскі — досыць затратная форма ўладкавання дзясчi, але яна і вельмі перспе-ктыўная. Увогуле разнастайнасць формаў сямейнага ўладкавання дзясчi-сірот дае больш прастору для рэгіянальных кіраўнікоў, а дзе-цячы дорыць надзею.

Надзея НИКАЛАЕВА.



Аляксандр Усцінаў (справа), вучань Уладзіміра ЗАДЗІРАНА, таксама быў чэмпіёнам планеты, і па кiкбаксiну і па тэйскім боксе. А зараз лiцца галоўнай надзеяй сусветнага прафесіянага бокса.

пабачылі прафесіяналаў з Тайлан-да, пачынальняў тэйскага бокса. Таіцы гораха хварэлі за нас. Ка-лі я виступаў, іх трэнер змацыйна нешта падказваў на сваёй мове. І ёй жа біў...
 Толкі пра пяць гадоў у звярнуў-ся па дапамогу ў інстытут траўмата-логіі. Прафесар быў шыфра здзіў-лены: «З такоў траўмай некаторыя людзі не ходзяць. Як ты бегаў, як ты займаўся? Медыцына не можа гэтага патлумачыць». Мне зрабілі атры апэрацыі. Задняя крыжпа-добная звязка ў мяне па-ранейшаму не функцыянуе. Але гэта лепш, чым жыць увогуле без звязак. Зараз я магу нармальна займацца спортам, бегаць і трэніраваць сваёго вучня Аляксандра Усцінава.

— Пасля вас адрозна некаль-кі нашых землякоў праславіліся на увес байцоўскай свеці, хоць на Бацькаўшчыне іх ведаюць слаба. Беларускія байцы — у сусветных лідарах. Адкуль гэта рыса ўзяла-ся ў «рахманых» беларусаў?

— Зямля наша шматпакутная, была ўвес чач уцягнутая ў працэс баявых дзясчi. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я

— Так, да гэтага я атрымаў поў-ны разрыў звязак на правай назе. Трэба было класіцца на апэрацый-ны стол. Але наперадзе быў не толкі палыдняк за пояс чэмпіёна свету, але і Кубак караля ў Тай-ландзе. Дзеля гэтага турніру ўжо набылі авіяквіткі. Я вырашыў пра-ляццё, таму што ў жыцці няма ме-жы, няма нічога немагчымага. Да-вялося хаваць трауму ад урачоў. Я



10 тыс. долараў за подпіс

Пасля падпісання дамовы паміж Жлобінскім РМЗ і «Трансбудтэхналогіям» на суму 144,9 млн рублёў Міхаіл Рыгоравіч у тэлефонных размовах неаднаразова намякаў на тое, што без узгадары адгрукца не абдуцца. А ўзнагарода, па падліках Міхаіла Семенюка, складала 10 тыс. долараў.

Спадар Грэк прыбыў непазрэдна ў кабінет Міхаіла Семенюка і перадаў яму дамоўленую суму. Міхаіл Рыгоравіч, па словах Юрыя Грэка, толькі зазіраў у канверт і адразу паклаў яго ва ўнутраную кішэню піжжак.

Аднак умовы дамовы Жлобінскі рамонтна-механічны завод выканаў напалаву. І як толькі дырэктар выйшаў з адпачынку, яму патэлефанаваў Юры Грэк з просьбай вярнуць палову грошай. Маўляў, магчымасці набываць прадукцыю Жлобінскага РМЗ няма. У Расіі змяніліся кошты, і было прынята рашэнне не набываць далей прадукцыю ў беларускага прадпрыемства. Міхаіл Рыгоравіч патлумачыў, што «паздзіліся» з начальствам, а сваю частку ўжо патрапіў і можа вярнуць толькі 1000 долараў.

Яны сустрэліся з Грэкам каля ТЦ «На Нямізе», пад наглядом міліцыі (Юры Грэк пагадзіўся ўдзельнічаць у следным эксперыменце). Там жа спадар Семянок перадаў Юрыю 1200 долараў. У гэты момант іх абодвух затрымалі аператыўнікі.

«Спонсарская» дапамога

У судзе Міхаіл Рыгоравіч прызнаў, што не павінен быў прадаваць сталі ў абыход таварнай біржы. А вось 10 тыс. долараў, з яго слоў, — гэта спонсарская дапамога, якую ён папрасіў у кампаніі «Трансбудтэхналогіі». На заводзе, па тлумачэнні Міхаіла Рыгоравіча, былі выгулены сляды крадзяжы. І ён хацеў усталёваць відэа назіранне, на якое павінен былі паісіць гэтыя грошы. Аднак, па сведчаннях прадстаўніка кампаніі Юрыя Грэка, са слоў іх дырэктара было зразумела, што 15 працэнтаў трэба заплаціць дырэктару Жлобінскага РМЗ.

Аршытаваная маёмасць Міхаіла Семенюка: па месцы жыхарства — 14,4 млн руб., легкавы аўтамабіль BMW — 35 млн руб., рахунок ААТ «Белгранпрамбанк» Жлобіна — 24,48 млн руб., 14 882 долары і 3 240 еўра.

Суд прызнаў Міхаіла Семенюка вінаватым у атрыманні хабары ў буйным памеры. Міхаіл Рыгоравіч атрымаў шэсць гадоў і шэсць месяцаў турмы з канфіскацыяй маёмасці і паазбавленнем права займаць пасады кіраўніка на працягу пяці гадоў.

Там, дзе высокая карупцыя, народ бедны

Хабар бяруць і даюць не толькі бізнесменам і людзям, якія знаходзяцца пры ўладзе. Побывае карупцыя, хоць і не прыносіць такой шкоды дзяржаве, як «адкаты» і г.д., але...

Трэба перавезці большы груз праз мяжу? Пакладзі ціхенька ў пашпарт купюру-амерыканку. Перавясці на завочнае аддзяленне на пятым курсе? Дай хабар дэкану. Лепшы догляд у шпіталі — пакладзі медыцынны шакаладку ў правую кішэню халата. У чым жа прычыны карупцыі? Чаму яна нараджаецца і да чаго прыводзіць?

— Небяспека карупцыі ў тым, што яе наступствы ў канчатковым выніку кладуцца на плечы ўсяго насельніцтва, — кажа **Аляксандр РАКЕВІЧ**, на-

чалынік упраўлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Генеральнай пракуратуры Беларусі. — Напрыклад, «адкат». Завышаецца кошт канчатковай прадукцыі, якую купляем мы з вамі. Такім чынам мы б'яднеем з-за карупцыі. Па-другое, падрываецца давер насельніцтва да ўлады. Народ становіцца апатычным і пасіўным. Ён не верыць у магчымасці ўлады, і адпаведна гэта будзе адбывацца на ўсіх працэсах — і палітычных, і ідэалагічных, і г.д. Па-трэцяе, у шэрагу карумпаваных краін (а я Беларусь не адношу да карумпаваных краін), гэта выдзецца да падрыў эканомікі і ўвогуле бяспекі дзяржавы. Гэта назіраецца ў афрыканскіх краінах, такіх, як Нігерыя і іншыя. Там, дзе высокая карупцыя, народ бедны. Ідзе поўнае самаупраўства чыноўнікаў. Так што высілі дзяржавы накіраваныя на змаганне з гэтай сацыяльнай з'явай.

МЕРКАВАННІ:

Гар. бізнесмен:

— «Адкаты» ў бізнэсе — справа звычайная. У некаторых фірмах грошы на хабары закладваюцца ў бюджэт. Гэта звязана з грувасткасцю і слабасцю нашага заканадаўства ў эканамічнай сферы.

Ляў. індывідуальны прадпрыемальнік:

— Неабавязкова «дзякаваць» чыноўнікам за іх працу. Мы і так плацім ім зарплату са сваёй кішэні. Сітуацыя можа змяніцца толькі тады, калі людзі ўсвядомяць гэта.

Якія тут шляхі вырашэння? Ну, па-першае, падбор кадраў. Пажадана старанна вывучаць асобу, перш чым прызначаць яе на адказную пасаду. Па-другое, праца кантрольных вышэйшых органаў, якія павінны кантраляваць ніжэйшыя. Асабліва кантрольна-рэвізійныя падраздзяленні і кадравыя службы. А таксама праверка падатковых дэкларацый. Таму што часта дэкларацыі запўняюцца, але фактычна не правяраліся.

Калі параўнаць фактычную маёмасць і прыбыткі, то можна зразумець, як жыве чыноўнік, ці можна яго пакаіць на гэтай пасадзе. Ё ўключэнне грамадскай. Шырокае асвятленне фактаў карупцыі ў СМІ, тое, што мы і стараемся рабіць.

На індывідуальныя сустрэчы з міністрамі, якія праводзіў генеральны пракурор, мы казалі пра магчымасць друкаваць факты карупцыі ў ведамасных СМІ. Прапаноувалі, каб кіраўнікі прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у тую ці іншую сферу, часткова друкавалі свае дэкларацыі. Не трэба пісаць, дзе жыве сын, дачка і іншыя, раскажыце, якой маёмасцю валодаеце.

Вось праз некалькі гадоў будзе цікава паглядзець на змяненні. Вядома ж, калі маёмасць не аформлена на іншых асобаў, інакш імі ўжо будзем займацца мы.

Вядома ж, трэба яшчэ са школы выхоўваць не прыняцце карупцыі. Важна разумець, што ўсё можна вырашыць законным шляхам. Тым больш, што нашы законы ў сферы эканомікі пастаянна лібералізуюцца.

Выкарніць карупцыю зусім ні адна краіна не змагла. Але кантраляваць і мінімізаваць гэтыя працэсы, на наш погляд, мы ў стане.

Настасся ЗАНЬКО.

ІНТЭРНЭТ-ЛАХАТРОН, альбо Як не трапіць у сетку кіберзлачынцы?

Лавіся, рыбка, вялікая і маленькая...

Пачнем з самых азоў. Перш-на-перш навучымся адрозніваць электронную паштовую скрынку. Мне ў свой час паралі завесілі дзве скрынкі: адну для важных паведамленняў, другую — для спама — інфармацыі рэкламнага характару — які, хочаш не хочаш, а будзе прыходзіць. Падобныя сумнеўныя паведамленні спецыялісты настойліва раіць выдаляць, нават не чытаючы. Калі ўсё ж такі адчынілі, то ні ў якім разе не пераходзіць па прапанаваных сысках, бо рызыкае трапіць у сетку фішару. Фішары — гэта віртуальныя махляры, якія ствараюць у сетцы інтэрнэт копіі сайтаў розных арганізацый, частэй за ўсё інтэрнэт-банкаў. Пасля гэтага «рыбакі» рассылаюць коды туды можна рэкламная паведамленні са спасылкамі-пасткамі і цярпліва чакаюць кліку. І што вы думаеце, людзі трапляюцца на кручок — без задняй думкі заходзяць на сайт-падманку, аўтарызуюцца, пакідаюць там свае банкаўскія рэзкіткі (коды і паролі). І, як кажуць, плакалі грошчкі.

— Перш чым паведамляць асабістыя звесткі, пераканайцеся, афіцыйны гэта сайт ці не, — заклікае

Сёння арганізацыі і прастыя карыстальнікі з розных краін свету прапаноўваюць увесці рычагі кантролю за віртуальнай прасторай. Мяркуюцца, што для пошуку аптоўнага рашэння павінны аб'яднацца і дзяржава, і прайвадзі, і ўсе інтэрнэт-карыстальнікі. У прыватнасці, гучаць думкі-прапановы аб тым, што неабходна стварыць спецыяльны інтэрнэт-інтэрпал, які будзе сачыць за выкананнем законнасці ў сетцы. Заснавальнік жа і кіраўнік кампаніі «Лабараторыя Касперскага» Юген Касперскі прапанаваў увесці інтэрнэт-пашпарты як сродка барацьбы з ананімнасцю, якая толькі на руку кіберзлачынцам, у сусветнай павуціне.

— Я лічу, што жаданне людзей ва ўсім свеце навеці парадак у інтэрнэце — добры знак, — кажа Алег Слєпчанка. — Гэта свед-

старшы оперунаўнаважы на асабіла важных справах упраўлення «К» Алег СЛЄПЧАНКА. — Калі хочаце скараціць патак спама, па магчымасці менш засвечвайце свой e-mail на інтэрнэт-форумах, у гасцявых кнігах і чатах.

Бесплатны сыр толькі ў пастцы

Ва ўсе часы былі людзі, якія спрабавалі абвергнуць гэту ўсім вядомую прымаўку. Сярод іх — мужчына з Пінска і жанчына з Баранавічаў. Абое заўнікі, паквапіўшыся на віртуальны выйгрыш, панеслі рэальныя страты. Летась ім на мабільны прышлі ідэнтычныя паведамленні, у якіх гаварылася, што яны выйгралі ў латарэю дарагі аўтамабіль «BMW X5». Удкладніц інфармацыю прапаноувалася на сайце расійскай кампаніі ці па ўказаным нумары тэлефона. У той канцы провада пацвердзілі выйгрыш, выдаткі па дастаўцы машыны з Расіі (у абыд-вух выпадках па 1920 долараў) па-расійска апацілі на інтэрнэце — пры дапамозе сістэмы электронна плацячоў «WebMoney».

— Як вы ўжо, напэўна, здагада-

ліся адразу пасты таго, як грошы

паступілі на электронны кашалёк,

чыць пра тое, што ўсё ж такі ты, хто хоча выкарыстоўваць інтэрнэт менавіта з мэтай інтэлектуальных зносінаў, больш. Спраўды, фільтрацыя даскрутывай інфармацыі, якая сёння знаходзіцца ў адкрытым доступе, павінна прысутнічаць, так як і адказнасць за няадбасумленнае выкананне сваіх абавязкаў. Яе неабходна стварыць спецыяльны інтэрнэт-інтэрпал, які будзе сачыць за выкананнем законнасці ў сетцы. Заснавальнік жа і кіраўнік кампаніі «Лабараторыя Касперскага» Юген Касперскі прапанаваў увесці інтэрнэт-пашпарты як сродка барацьбы з ананімнасцю, якая толькі на руку кіберзлачынцам, у сусветнай павуціне.

— Я лічу, што жаданне людзей ва ўсім свеце навеці парадак у інтэрнэце — добры знак, — кажа Алег Слєпчанка. — Гэта свед-

связь з «латарэйшчыкамі» перарвалася, — кажа Алег Слєпчанка. — Ціпер беларускія праваахоўныя органы разам з расійскай калегіяй праводзяць расследаванне па гэтых фактах махлярства. І хоць аналагічных афіцыйных заў ад грамадзян мы больш не атрымлівалі, я не выключала, што падобныя спробы з боку аферыстаў паўтарацца.

Ні грошай, ні кампаньёнаў...

«Трапіў на бабкі» і буйны беларускі бізнесмен з Мінска. На электронную паштовую скрынку прыйшоў ліст на англійскай мове, у якім прапаноувалася інвеставаць грошы пад якая-небудзь практы. Беларусь зацкаваўся і ўступіў у перапіску з чалавекам, які назваўся работнікам Міністэрства гораздабываючай прамысловасці. У хуткім часе мінчаніну прапанаваў прыехаць у Лондан, каб перакананаць у чысціні намераў і заключыць кантракт. У Вялікабрытаніі яго сустрэлі на шыкоўным лімузіне, адрэзілі ў такое ж шыкоўнае абстаўленне офіснае памішканне, назваўшы яго банкам. Там і падпісалі псеўдадакументы. Задаволены мінчанін вярнуўся дадому і ў некалькі

чыць пра тое, што ўсё ж такі ты, хто хоча выкарыстоўваць інтэрнэт менавіта з мэтай інтэлектуальных зносінаў, больш. Спраўды, фільтрацыя даскрутывай інфармацыі, якая сёння знаходзіцца ў адкрытым доступе, павінна прысутнічаць, так як і адказнасць за няадбасумленнае выкананне сваіх абавязкаў. Яе неабходна стварыць спецыяльны інтэрнэт-інтэрпал, які будзе сачыць за выкананнем законнасці ў сетцы. Заснавальнік жа і кіраўнік кампаніі «Лабараторыя Касперскага» Юген Касперскі прапанаваў увесці інтэрнэт-пашпарты як сродка барацьбы з ананімнасцю, якая толькі на руку кіберзлачынцам, у сусветнай павуціне.

— Я лічу, што жаданне людзей ва ўсім свеце навеці парадак у інтэрнэце — добры знак, — кажа Алег Слєпчанка. — Гэта свед-

Як не трапіць падманула, каб выплаціць крэдыты

Кіраўніцтва гуртка Віцебскага абласнога аб'яднання па пазашкольнай рабоце асуджана на пяць гадоў пазбавлення волі з канфіскацыяй маёмасці за тое, што падманула ахвотных адравацца на адпачынак у летнікі Чэхіі і Італіі.

Як паведаміла «Звязда» старшы памочнік пракурора Віцебскай вобласці Ірына ТАУТ'ІН, летась прадпрыемствы жанчына (дарчы, раней не судзімай) паабяцала бацькам, што іх дзецям злучыць разам з імі адпачынак у лепшых летніках на-

званых краін. Маўляў, з'яўляецца прадстаўніком мінскай фірмы, якую ўзначальвае знаёмы дырэктар. Гарантавала асабіста паклапаціцца пра абфармленне віз, страховак...

Цікава, што раней яна рабіла усё гэта — арганізавала выезд. Але на самрэн не былі афіцыйным прадстаўніком ніякай фірмы.

У апошні раз «тургент» у выніку падману зарабіла 14,3 тысячы еўра, каля 120 долараў і прыблізна 4 мільёны рублёў. Невялікую частку з атрыманай сумы усё-такі перадала ў фір-

Ахвяра кіберзлачынцы можа звязацца з праваахоўнымі органамі:

у Мінску і Мінскай вобласці па тэлефонах (+375 17) 218 71 02, (+375 17) 218 71 02, 218 78 97 ці па электронным адрасе: URPSVT@mail.by;

у Брэсце і Брэсцкай вобласці па тэлефонах (+375 162) 20 02 03, (+375 162) 20 02 03 ці па e-mail otelk.brest@gmail.com;

у Віцебску і Віцебскай вобласці па тэлефонах (+375 212) 35 95 25, (+375 212) 35 95 25 ці па e-mail sp_str@mail.ru;

у Гомелі і Гомельскай вобласці па тэлефонах (+375 232) 70 41 81, (+375 232) 70 41 81 ці па e-mail otelk.gomel@gmail.com;

у Гродне і Гродзенскай вобласці па тэлефонах (+375 152) 79 79 20, (+375 152) 79 79 20 ці па e-mail k.grodno@gmail.com;

у Маргінёве і Маргінёўскай вобласці па тэлефонах (+375 222) 29 87 27, (+375 222) 29 87 27 ці па e-mail svt.mogilev@tut.by.

Акрамя гэтага, аб правапарушэнні, якое рыхтуецца ці здзейснена, можна паведаміць, запавіўшы форму на афіцыйным сайце МУС Беларусі.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 24 ФЕВРАЛЯ 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 02-А-10 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. МИНСКЕ

Вид аукциона: открытый (на повышение цены продажи).

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляются право аренды на 5 лет 7 земельных участков для строительства в г. Минск:

Лот №	Место расположения земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	С, га	Функциональное назначение предполагаемого объекта строительства	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.	Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	пр. Дзержинского	500000000005005087	2,6082	Многофункциональный торговый и культурно-развлекательный комплекс в составе студенческого жилого комплекса (по генплану № 1, № 7)	1 942 685 925	174 841 730	3 115 029	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства в сумме 99 800 360 бел. руб.
2	пр. Дзержинского	500000000005005086	1,7401	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и мини-аквапарком в составе комплекса «Студенческая деревня» (по генплану № 16)	1 296 091 500	116 648 240	2 771 447	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, а также затрат ГПО «Горремвавтор Мингорисполком» в сумме 168 446 799 бел. руб.
3	зона отдыха водохранилища «Комсомольское озеро» (парк Победы)	500000000007004962	0,4998	Парковый историко-туристический центр (по генплану № 160) согласно архитектурному проекту «Реконструкция зоны отдыха водохранилища «Комсомольское озеро» (парка Победы)»	480 410 775	43 236 970	2 790 422	—
4	пр. Дзержинского в микрорайоне Малиновка-1	5000000000050050101	0,2594	Объект общественного питания	191 225 250	17 210 270	3 031 279	—
5	ул. Селицкого — ул. Шабаны	500000000002007012	0,321	Объект общественного питания типа «Лидо» (№ 44 по генплану)	163 491 900	14 714 270	2 443 973	—
6	ул. Селицкого — ул. Шабаны	500000000002007036	0,3429	Дом быта (№ 42 по генплану)	179 430 540	16 148 750	2 361 967	—
7	ул. Селицкого	500000000002007013	0,8058	Универмар (№ 41 по генплану)	406 568 853	36 591 200	2 541 739	—

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участком осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Минским горисполкомом).

Аукцион состоится 24 февраля в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в указанном выше (в таблице) размере, который составляет 9% от начальной цены заявленного лота (лота с наибольшей стоимостью — в случае участия в торгах по нескольким лотам), перечисляемый на расчетный счет № 364100000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП 100690830, назначение платежа — 04002, получатель — Финансовое управление Мингорисполкома (задатки по лотам вносятся в белорусских рублях в суммах согласно следующему извещению);

представить в адрес УП «Минский городской центр недвижимости» — организатора аукциона, следующие документы: заявление на участие в аукционе;

заверенную банком копию платёжного документа, подтверждающего внесение задатка в установленном размере (без НДС);

подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым участник аукциона, которому по результатам аукциона в установленном порядке предоставляется земельный участок, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.

Дополнительно представляется: гражданному — копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальному предпринимателю — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина — легализованные в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Примечание: документы для участия в аукционе начинаются с 10.00 29 января 2010 г. и заканчиваются в 17.00 18 февраля 2010 г.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому выставленному лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победители торгов (участники аукциона, которым земельные участки предоставляются как единственным, подавшим заявление на участие в аукционе) в течение 10 рабочих дней со дня принятия Минским горисполкомом решения о предоставлении им соответствующих земельных участков обязаны:

— внести плату за предмет аукциона (часть платы — в случае предоставления рассрочки ее внесения);

— возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;

— выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона;



Да брамы прымаюцца рэшткі флігеляў. Дык вось, усходні флігель фактычна абдувананы. Зараз вядзецца мантаж даху. З Польшчы для гэтага прывезлі спецыяльную чарапіцу. Вытворца гарантаваў яе тэрмін службы — сто гадоў. Рэканструкцыя брамы вядзецца спецыялістамі ўнівернага прадпрыемства «Брэстрэстаўрацыя». Праца не прыпыняецца нават у маразы. Здымак быў зроблены напярэдадні Старога Новага года, сплюк тэрмометра ў той дзень не паднімаўся вышэй за аднакву мінуса 12. А на будаўнічых пляцоўках шчыравалі людзі.

У Пружанскім райвыканаме расказалі, што распрачана праектаванне рэканструкцыі другога флігеля. Магчыма, за яго рэстаўрацыю спецыялісты возьмуцца ўжо сёння. І тады паступова вымалюецца музейны комплекс, які быў задуманы спачатку. Сам жа палац, а дакладней, яго рэшткі, расчышчаныя і закансерваваныя, стануць часткай экскурсійнага маршруту.

Ружанцы з нецярплівасцю чакаюць гэтага часу. Тое, што жыхары пасёлка ганарыцца палацам, з'яўляецца адметнасцю, я ё склала, характарнай рысай мясцовага менталітэту. Тут нават малодшыя школьнікі могуць раскажаць пра асноўныя вехі гісторыі сапегаскага замка, да гонару іх настайніку. А ўжо школьнікі старэйшыя... Старшыня раённага Савета дэпутатаў Віктар Маркавіч раскажаў забавны выпадак пра аднаго з лютых ружанцаў. Некай улетку, гады два таму, старшыня паказаў сцены палаца гасцям. Рэдка якая дэлегацыя з суседніх абласцей альбо краін не выказвае жадання паглядзець на рэшткі слаўцасці роду Сапег. Так было і на той раз. Толькі заехалі, падніліся на гару, а ў самой браме стаіць галачук, з выгледу гадоў 13. Адрозна ацаніўшы абстаноўку, вучань прапанаваў свае паслугі: правесці экскурсію за пяць тысяч рублёў. Тады наведвальнікі толькі пасмяяліся, а потым Віктар Мікалаевіч пашкадаваў, што не скарыстаўся паслугамі самадзельнага гіда: усё ж цікава было б даведацца, наколькі добра ён валодае гістарычнай інфармацыяй. Калі б экскурсія атрымалася цікавай, была б лішняй нагода пагаварыцца перад гасцямі.

Вядома, з сённяшня



АХОВЫ

ПАД ЗНАКАМ САВЫ



№ 1 (5)

«СЛУЖБОВЫ САБАКА З'ЯВЛЯЕЦА НЕЗАМЕННЫМ СРОДАМ У ВЫШУКУ ЗЛАЧЫНЦЫ АБО ЯГО СЛЯДОУ. ЧАСАМ ЁН ДАЕ АПЕРАТЫўНЫМ РАБОТНІКАМ І СЛЕДСТВУ АДЗІНУЮ «ЗАЧЭПКУ», ЯКАЯ ДАЗВАЛЯЕ РАЗГАДВАЦЬ УСЯЛІКІЯ ЗЛАЧЫННЫЯ КАМБІНАЦЫІ.»

СУМЕСНЫ ВЫПУСК «ЗВЯЗДЫ» І ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ МУС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Уладзімір КАРШАКОЎ, першы намеснік начальніка Дэпартаменту аховы МУС Беларусі, палкоўнік міліцыі: «РАЗВІЦЦЮ КІНАЛОГІІ Ў ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯХ ДЭПАРТАМЕНТА АХОВЫ — ШЫРОКУЮ ДАРОГУ»



— Уладзімір Мікалаевіч, кіраўніцтвам МУС Беларусі ў сакавіку 2004 года было прынята рашэнне аб тым, што кіраўнікі падраздзяленняў аховы з улікам рэальнай патрэбы абавязаны забяспечыць набыццё, утрыманне і навуцнае службовых сабак, арганізацыю іх выбіраў на месцы ўчыннення злачынстваў у складзе следча-аператыўных груп...

рыстоўваюцца службова-вышуквыя сабакі ў падраздзяленнях аховы? — Па-першае, для агляду ахоўных аб'ектаў, затрымання асобаў, якія падазраюцца ва ўчынненні злачынстваў і спрабуюць схавацца, а таксама пошуку злачынцаў і выкрадзеных рэчаў па паху. Па-другое, для прыёму пад ахову аб'ектаў шляхам іх абследавання з выкарыстаннем службовых сабак на прадмет знаходжання пабочных асобаў. Па-трэцяе, для ўзмацнення аховы аб'ектаў нарадамі аховы.

— Сабака — сябар чалавека, — сказаў адзін з персанажаў вядомага кінафільма «Брыльянтавая рука». І з гэтым не паспрачаешся. У дачыненні да Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь сабака — гэта яшчэ і бліжэйшы сябра і памочнік у раскрыцці шматлікіх злачынстваў і крадзяжоў, прадухіленнем якіх займаюцца супрацоўнікі міліцыі, якія служаць пад знакам «Савы».

Сённяшні спецвыпуск практычна ўвесь прысвечаны «сакртам» кіналагічнай службы Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь.

Віктар КУЧЫН, старшы інспектар па асаблівых даручэннях групы кіналагічнай работы ўпраўлення міліцэйскай, ваенізаванай і вартавой аховы Дэпартаменту аховы МУС Рэспублікі Беларусь:

«СЛУЖБОВЫ САБАКА — НЕЗАМЕННЫ СРОДАК У ВЫШУКУ ЗЛАЧЫНЦЫ»



— Віктар, службовы сабака — гэта хто: памочнік, проста сябар? — Службовы сабака з'яўляецца незаменым сродкам у вышук за злачынцамі або яго слядоў. Часам ён дае аператыўныя работнікам і следству адзіную «зачэпку», якая дазваляе разгадаць услякія злачынныя камбінацыі.

каняў, збудаванняў і тэрыторый гадавальнікаў. — Колькі гадоў службовыя сабакі здольныя выконваць свае службовыя абавязкі? — Службовыя сабакі, якія прымяняюцца ў групах затрымання і на пастах міліцыі, падлягаюць замене кожныя 8—10 гадоў, і гэта з улікам адсутнасці ў іх прыроджаных захворванняў.

Гэта цікава ведаць...

● Спецыяльна навуцныя сабакі не маюць званняў, але на службе ў органах унутраных спраў яны — паўнапраўныя члены міліцэйскага калектыву, бо ад іх часам залежыць паспяховасць правядзення спецаперацый або вышукowych мерапрыемстваў. У кожнага сабакі свой характар.

● Каб трымаць службовага сабаку ў форме, неабходны штодзённый трэніроўкі, спецыяльнае харчаванне і догляд. Таму кожная ганіца, незалежна ад выхадных або святаў, пачынаецца з прабежкі, фізічных практыкаванняў і паўтарэння выканання камандаў. Навуцнае сабак — гэта цэлае майстэрства. І міліцыянеры-кінолагі паспяхова спраўляюцца з гэтым, бо іх гадаванцы павінны навуцна не разгадваць на пабочныя шумы і людзей, каб выканаць пастаўленую задачу!

● Для таго, каб супрацоўнік мог пачаць выконваць свае непасрэдныя абавязкі, неабходна патраціць 1,5—2 гады на гадаванне, выхаванне і падрыхтоўку сабакі.

● Для эфектыўнага прымянення сабак міліцыянеры-кінолагі павінны беспамылкова арыентавацца ў прававым полі, мець медыцынскую і ветэрынарную падрыхтоўку, ведаць хітрасці дрэсіроўкі, умець прымяняць тактыку дзеянняў у розных сітуацыях. Бо з сабакамі, як з людзьмі — важна ведаць і ўлічваць асаблівасці характару, індывідуальную манеру паводзінаў, свечасвоа падабдэраўца, падтрымліваць цікавасць да працы.

● Практычна ні адзін выезд супрацоўнікаў падраздзяленняў аховы на месца здарэння не абходзіцца без удзелу чатырохногага сабра. Сабакі рэгулярна дапамагаюць раскрываць складаныя злачынствы, не атрымліваючы за гэта прэміі і пісьмаў падзякі. Для іх значна важнейшыя адбярэньне і пахвала і гаспадароў, з якімі яны кожны дзень выходзяць на нялётку, а нярэдка і небяспечную службу.



Спецыяльны «пасажыр».

— Як арганізавана кіналагічная служба ў Дэпартаменту аховы? — Для кожнага падраздзялення аховы вызначаны аптымальныя рэжымы працы міліцыянераў-кінолагаў. У гэтых мэтах уведзена абавязковае нясеанс службы міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі. На базе гадавальніцкіх службовых сабак абласных упраўленняў арганізавана і пастаянна праводзіцца двухтэрмінавая вучэбна-трэніровачная падрыхтоўка міліцыянераў-кінолагаў. Гэта дазваляе штогод праходзіць падрыхтоўку ўсім міліцыянерам-кінолагам са службовымі сабакамі, што істотна павышае выніковасць прымянення службовых сабак.

ВЕДАЙ НАШЫХ...

...Калі 18.00 мужчына ў масцы зашаў у памішанне Барысаўскага філіяла «Беларусбанка». Яго намеры сталі вядомымі, калі ён зрабіў паперадальны стрэл у стонь, ударыў пісталтам касірку і ўцёк з месца здарэння, прыхапіўшы з сабой 14 млн рублёў. Група затрымання аховы ў складзе міліцыянера-кінолага старшага сяржанта міліцыі Яўгена Аляксандрава са службовым сабакам па мянушцы Юта і міліцыянера-вадзіцеля прапаршчыка міліцыі Дзмітрыя Клімашонка прыбыла ў лічаныя хвіліны.

...На пулыт цэнтралізаванага назірання Клімавіцкага аддзела аховы паступіў сігнал трывогі: спрацавалі ахоўныя даччы ў Свята-Міхайлаўскім храме. На выклік неадкладна выехала група затрымання ў складзе міліцыянера-вадзіцеля старшага сяржанта міліцыі Сяргея Эмберга і міліцыянера-кінолага старшыні міліцыі Руслана Рыбаканкі. Дзве хвіліны спатрэбілася міліцыянерам, каб дабрацца да месца здарэння. Пачаўшы агляд будынка, яны выявілі разбітую фортку, праз якую спрабаваў выбрацца мужчына. Яго спроба вызваліцца з аконнага праёма была марнай: службовы сабака Тома кінуўся да непрыяцеля, сахапіў яго за рукаў і ўтрымліваў, пакуль зламанымі не заняліся супрацоўнікі міліцыі. 40-гадовы паршуальнік ужо быў раней судзімы за крадзяжы. Гэта абрабаванне цалкам магло адбыцца, паколькі за кароткі прамежак часу да вынасу былі падрыхтаваныя дзве даверы набітыя сумкі: у адной — грошы дробнымі купюрамі на агульную суму 734 тыс. беларускіх рублёў, а ў другой — сярэбраныя вырабы (крыжыкі, ланцужкі, пярсцёнкі) на 9,5 млн беларускіх рублёў.

— Віктар, службовы сабака — гэта хто: памочнік, проста сябар? — Службовы сабака з'яўляецца незаменым сродкам у вышук за злачынцамі або яго слядоў. Часам ён дае аператыўныя работнікам і следству адзіную «зачэпку», якая дазваляе разгадаць услякія злачынныя камбінацыі.

— Колькі на сёння на балансе Дэпартаменту аховы знаходзіцца службовых сабак? — Цяпер на балансе падраздзяленняў аховы знаходзіцца больш за 1000 службовых сабак. Штоасотна на пастах і маршрутах патрулявання яносуць службу звыш 250 міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі. 71 аб'ект ахоўваюцца з дапамогай службовых сабак і 253 аб'екты прымаюцца пад ахову метадамі агляду з прымяненнем службовых сабак.

— А як арганізавана кіналагічная служба ў Дэпартаменту аховы? — Для кожнага падраздзялення аховы вызначаны аптымальныя рэжымы працы міліцыянераў-кінолагаў. У гэтых мэтах уведзена абавязковае нясеанс службы міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі. На базе гадавальніцкіх службовых сабак абласных упраўленняў арганізавана і пастаянна праводзіцца двухтэрмінавая вучэбна-трэніровачная падрыхтоўка міліцыянераў-кінолагаў. Гэта дазваляе штогод праходзіць падрыхтоўку ўсім міліцыянерам-кінолагам са службовымі сабакамі, што істотна павышае выніковасць прымянення службовых сабак.

— А ў кожным гадавальніку ёсць ветэрынарныя спецыялісты, якія ажыццяўляюць нагляд за станам здароўя сваіх падапечных. Гэта не толькі кантроль за кармленнем, але і правядзенне вакцынацый, санітарная апрацоўка валераў, штодзённый агляд службовых сабак на прадмет выяўлення хваробаў, прыняцце родаў. Пры выяўленні хворых службовых сабак праводзіцца іх лячэнне і ліквідацыя прычын узнікнення захворванняў. Перад кожным заездам на вучэбна-трэніровачныя зборы міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі праводзіцца мерапрыемства па дэзынфекцыі і санітарнай апрацоўцы памяш-

— Віктар, службовы сабака — гэта хто: памочнік, проста сябар? — Службовы сабака з'яўляецца незаменым сродкам у вышук за злачынцамі або яго слядоў. Часам ён дае аператыўныя работнікам і следству адзіную «зачэпку», якая дазваляе разгадаць услякія злачынныя камбінацыі.

— Колькі на сёння на балансе Дэпартаменту аховы знаходзіцца службовых сабак? — Цяпер на балансе падраздзяленняў аховы знаходзіцца больш за 1000 службовых сабак. Штоасотна на пастах і маршрутах патрулявання яносуць службу звыш 250 міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі. 71 аб'ект ахоўваюцца з дапамогай службовых сабак і 253 аб'екты прымаюцца пад ахову метадамі агляду з прымяненнем службовых сабак.

— А ў кожным гадавальніку ёсць ветэрынарныя спецыялісты, якія ажыццяўляюць нагляд за станам здароўя сваіх падапечных. Гэта не толькі кантроль за кармленнем, але і правядзенне вакцынацый, санітарная апрацоўка валераў, штодзённый агляд службовых сабак на прадмет выяўлення хваробаў, прыняцце родаў. Пры выяўленні хворых службовых сабак праводзіцца іх лячэнне і ліквідацыя прычын узнікнення захворванняў. Перад кожным заездам на вучэбна-трэніровачныя зборы міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі праводзіцца мерапрыемства па дэзынфекцыі і санітарнай апрацоўцы памяш-

— А ў кожным гадавальніку ёсць ветэрынарныя спецыялісты, якія ажыццяўляюць нагляд за станам здароўя сваіх падапечных. Гэта не толькі кантроль за кармленнем, але і правядзенне вакцынацый, санітарная апрацоўка валераў, штодзённый агляд службовых сабак на прадмет выяўлення хваробаў, прыняцце родаў. Пры выяўленні хворых службовых сабак праводзіцца іх лячэнне і ліквідацыя прычын узнікнення захворванняў. Перад кожным заездам на вучэбна-трэніровачныя зборы міліцыянераў-кінолагаў са службовымі сабакамі праводзіцца мерапрыемства па дэзынфекцыі і санітарнай апрацоўцы памяш-

АБРАБАВАЦЬ ПЛАНЕР НЕ ЁДАЛОСЯ

...Для апрацоўкі інфармацыі, атрыманай ад дзяжурнага РАУС, група затрымання Чыгуначнага (г. Гомель) аддзела аховы ў складзе міліцыянера-кінолага сяржанта міліцыі Аляксандра Шпілюка са службовым сабакам Хітанам і міліцыянера-вадзіцеля малодшага сяржанта міліцыі Дзмітрыя Сушнякова (на здымку) выбыла ў аэрапорт «Гомель». Паводле папярэдняй інфармацыі, там быў учынены крадэж. З пляцоўкі для захоўвання мабільнага рэзерву, дзе захоўваюцца разукамплектаваныя паветраныя судны, прыналежаў МНС Рэспублікі Беларусь, з самалёта АН-21 былі скрадзеныя камплектавыя часткі планера на агульную суму 4,5 млн беларускіх рублёў.



Фота А. АКСЕЎА

І НА ЛЫЖНІ — ПЕРШЫЯ

Каманда Дэпартаменту аховы заняла першае месца на чэмпіянаце МУС Беларусі па лыжных гонках

У гонцы ўдзельнічалі 13 камандаў. Цікава, што літаральна ў першы дзень, калі адбыўся «старт» удзельніку ў трох катэгорыях (5 км — жанчыны, 5 км і 10 км — мужчыны) ужо вызначыліся лідары — гэта каманда Дэпартаменту аховы і каманда ўнутраных войскаў.

Расставіў усе кропкі над «і» другі дзень чэмпіяната. У каманднай эстафэце, правіўшы ўсе свае байцоўскія якасці, мужнасць і волю да перамогі, «ахоўнікі» з вялікім адрывам ад астатніх камандаў сталі першымі на фінішнай прамоі.

У чарговы раз каманда Дэпартаменту аховы захоўвае за сабой «залаты тытул чэмпіяната». Серабро чэмпіяната выйграла каманда ўнутраных войскаў МУС РБ, а бронзу — каманда ГУУС Мінгарвыканкома.



Фота Ю. АКСЮЧЫЦ

Дан — гэта гучыць ганарова

...Фельчар з вёскі Гарадзішча Докшыцкага раёна паведаміў у РАУС па тэлефоне аб знаходжанні трупа старой бабулькі, на якой меліся сляды галтоўнай смерці. Каму і за што спатрэбілася забавіць пенсіянерку, дапамаглі ўстанавіць службовы сабака Дан, зразумеў, са сваім гаспадаром — міліцыянерам-кінолагам Докшыцкага аддзялення аховы прапаршчыкам міліцыі Мікалаем Церахам (на здымку).



Кроплі — ад усіх хваробаў.

НАД СПЕЦВЫПУСКАМ ПРАЦАВАЛІ

Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Аляксандр ГЕРАСІМАЎ, Юлія АКСЮЧЫЦ, Алена ЯРМАЛІНСКАЯ, Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЛЕКІ ДЛЯ САБАК

БЫЛЫ КАНЦЛАГЕР «ТРАСЦЯНЕЦ» МАЕ ЯШЧЭ АДЗІН ШАНЦ АТРЫМАЦЬ МЕМАРЫЯЛ

Радавыя Перамогі

Мінгарвыканкам аб'явіў пра пачатак 2-га этапу конкурсу на стварэнне мемарыяльнай кампазіцыі «Трасцянец». Для таго, каб прыняць удзел у конкурсе, трэба заказаць да 29 студзеня інфармацыйныя матэрыялы, атрымаць іх да 5 лютага, а патым з 12 па 16 красавіка падаць свой праект мемарыяльнай кампазіцыі.

Нагадаем, што сам конкурс быў аб'яўлены яшчэ ў мінулым годзе, але пры падвызначены выніку на заключным пасяджэнні журы пераможца так і не быў вызначаны. Як праходзіла праца журы і чаму не выбралі пераможцу, мы спыталі ў старшыні журы, пракурора Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаіла БАРАЗНІ:

— Пераважна большасць работ уяўляла сабой вельмі добрыя зяўкі з пункту гледжання мастацтва і архітэктуры, нацыянальнай школы архітэктуры і манументальнага мастацтва. Але ўмовы конкурсу былі даволі складанымі, і журы не выбрала пераможцу, бо аўтары, якія падалі работы, не выканалі ўмовы конкурсу.

— А што канкрэтна не выканалі?

— Па ўмовах конкурсу павінен быць «ціплы манумент». Можна быць, гэта такая літаратурная фіза, але не ў ўмовы конкурсу павінен быць «ціплы манумент». Можна быць, гэта такая літаратурная фіза, але не ў ўмовы конкурсу павінен быць «ціплы манумент». Можна быць, гэта такая літаратурная фіза, але не ў ўмовы конкурсу павінен быць «ціплы манумент».

— Былі больш манументальныя і аб'екты?

— Не, таму што больш манументальныя. Зразумела, што кашта-

ні конкурс праводзіцца толькі на мемарыяльнай кампазіцыі, якая павіна ўяўляць сціплы манумент, які будзе на тэрыторыі мемарыяльна-ландшафтнага парку, на месцы ўваходнай зоны ў лагер «Трасцянец», а не на ўсёй вялікай тэрыторыі былого канцлагера. Чым выкалена такое рашэнне? Відзец, эканоміям сродкаў, хоць адкрыта пра гэта ніхто і ніколі не скажа. Ну, сапраўды, адна справа — аб'явіць конкурс на ўсю вялікую тэрыторыю Трасцянца і потым рэалізаваць творчы палёт фантазіі аўтара, і зусім іншая справа — тэрыторыю проста ўпарадкаваць, а конкурс правесці на маленьку мемарыяльную кампазіцыю. Дарэчы, у рэдацыйным матэрыяле, які даюць удзельнікам конкурсу, якая апісаная будучыня ўсёй тэрыторыі: аб'ект і мемарыяльны сквер на 1-м участку так і застануцца без змянення, на былым месцы разгрузкі вязняў, якія прыбывалі па чыгуначнай палюшцы «Благаўшчына» — мінімальнае ўпарадкаванне і аб'ёмнае межаў (участак 4). Як бачым, усё гэта не патрабуе вялікіх грошавых сродкаў, і толькі на цэнтральны участку (№ 5), дзе былі аб'екты інфраструктуры непазасяродна лагера смерці, працы будзец больш маштабна. Прынамсі, якая тут і будзе стаяць мемарыяльная кампазіцыя, якую павіны выбраць на конкурс, а таксама будучы «Пале

дзі ж творчы, і калі нешта задумаў, то што яму, перааробіць нанова? Больш за тое, адрылі карты, усе бачыць, хто што зрабіў. Таму ёсць цэлы шэраг пытаньняў, і мы няк не разумеем, што адбываецца.

— А што думаеце наконт прапанаваных умоваў конкурсу «ціпласці»?

— Гэта горкае, недастатковае разуменне тэмы. Столькі людзей загінулі — жыхары Мінска, салдаты, замежныя грамадзяне. Проста камень паставіць і шыльдачку прыляпіць? Трасцянец павінен быць у адным шэрагу з Хатынню, з Брэстам, з Бабіным Ярам, з 4-май... Гэта ж Трасцянец, калі ён 4-ы канцлагер у Еўропе, то чаму помнік яму павінен быць сціплым? Калі няма грошай... А то людзі будуць грошы збіраць... А то ўмова першая — сціпла, умова другая — каб было маленькае, умова трэцяя — каб гэта было ў гэтым пункце... На што гэта звязваецца рукі мастакам? Я ўпэўнены, што кіраўніцтва не ведае нічога. Ім дакладваецца, што конкурс не даў нікіх вынікаў. Ну, а калі так дакладваецца спецыялісты, то значыць і сапраўды конкурс не даў вынікаў. Высокі ж людзі не будуць разбірацца ў падрабязнасцях, самі разумеюць... Таму калі будзе і зараз так, то можа быць «бунт на караблі».

Павел БЕРАСНЕЎ.

ЗДОРОВЫ СТАН

Валеолог 2-й мінскай вайскавай паліклінікі Антаніна ВАРАНЬКО нагадвае пра пяць найбольш важных абставінаў, непазасяродна чым звязаных са здароўем.

1. Сацыяльнае акружанне. Неспрыяльная сітуацыя ў любой галіне жыццядзейнасці — канфлікты ў сям'і, перагрузкі на працы, цяжкасці ў стасунках з людзьмі і інш. — спрыяюць развіццю хронічнага эмацыянальнага стрэсу, а той, як вядома, прызнае адной з істотных прычын сардэчна-сасудзістых захворванняў.

2. Псіхалагічны асаблівасці. Ад жыццёвай пазіцыі залежыць здольнасць кіраваць сваім настроям, прадумаваць наступствы ўчынкаў, мяняць тактыку паводзінаў. Характар матываў сам па сабе можа стаць пераудоўнай рэччу для развіцця стрэсу. Матывы дасягнення — імкненне чалавека заўсёды быць першым і лепшым, негледзячы на абставіны і ўласныя магчымасці, як правіла, суправаджаецца звышнормальнай самаацэнкай і становіцца прычынай канфліктных адносін з навакольнымі.

3. Спецыяльныя веды. Інфармаванасць аб жыццядзейнасці арганізма, веданне таго, што карысна, а што шкодна, патрэбна для захавання здароўя як паветра. Нездарма ў старажытныя часы на Усходзе гаварылі, што з усіх хвороб найбольш небяспечная — невучнасць.

4. Актыўная пазіцыя. «Гольцы» веды наўрад ці дапамогуць захаваць здароўе. Неабходна спалучыць шырокую інфармаванасць і актыўнае, творчае стаўленне да свайго здароўя.

5. Адроджэнне радасці. Не варта абмяжоўваць сваё жыццё рамкамі прамернай увагі да свайго здароўя, адраджаючы сябе ад фізічнага напружання ці эмацыянальнага перажывання. Гэта абкрадае нас.

ПАМЫЛКІ Ў ХАРЧАВАННІ

Даследаванні характар харчавання нашага насельніцтва традыцыйна паказваюць лішак ужывання тлушчаў і рафінаваных гэтаў у выключэнні. Пераважна гэтым і абумоўлена залішняя каларыйнасць ежы і недахоп у штодзённым рацыёне свежай ці замарожанай агародніны, садавіны, яглына, рыбы.

Навошта правільна харчавацца? Для актыўнага даўгажывання, лепшага супрацьстаяння шкодным фактарам знешняга асяроддзя, высокай фізічнай працаздольнасці арганізма.

Вядучая рубрыка Святлана БАРЫСЕНКА.

Дзень памяці і папярэджання 27 студзеня — міжнародны дзень памяці ахвяраў халакосту

У гэты дзень, 65 гадоў таму, Савецкая Армія вызвала найбольшы нацысцкі лагер смерці Асвенцім-Біркенаў (Польшча). Даведзеныя пра Асвенцім, свет скалануся. У цэнтры Еўропы, якая дала чалавецтву славы гуманістаў, працаваў магутны «камбінат» па прамысловым знішчэнні людзей, фабрыка смерці. Гэтым журботным і страшным шляхам прайшлі 2,8 мільёна чалавек, 90 працэнтаў з іх былі яўрэі. Усяго за гады Другой сусветнай вайны ў лагерах смерці было планамерна знішчана 60 працэнтаў яўрэяў Еўропы і 35 працэнтаў яўрэйскага насельніцтва свету.

Жахлівыя наступствы Другой сусветнай вайны сталі штуршком да стварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Найважнейшай часткай мандата Арганізацыі з'яўляецца абарона праваў усіх людзей без адрозненняў у дачыненні да расы, полу, мовы альбо рэлігіі. У 2005 годзе Генеральная Асамблея ААН прыняла рэзалюцыю, у якой вызначыла, што дзень 27 студзеня будзе штогод адзначацца як Міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. Мэта — захаваць памяць аб Халакосте і папярэджанні акты генацыду. З таго часу 27 студзеня на ўсім свеце праводзіцца спецыяльныя мерапрыемствы.

У Беларусі ў Дзень памяці ахвяраў Халакосту адбудзецца вечарына ў Рэспубліканскім Палацы культуры ветэранаў 27 студзеня а 16-й гадзіне. Яе праводзіць Прадстаўніцтва ААН у нашай краіне і грамадскае аб'яднанне «Рэспубліканскі фонд «Халакост» Саюза беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.



Г.Мінск

Крадуць спіртное і харчы

Дзве сельскія крамы абрабавалі ў Магілёўскай вобласці. У вёсцы Чорны Бор Быхаўскага раёна ўначы з пяціціх на суботу разбілі шкло і вылампілі металічныя краты. У выніку зналі спіртныя напоі, цыгарэты і харчы на суму прыкладна ў 2 мільёны рублёў. На наступную ноч невядомы абрабавалі краму на чыгуначнай станцыі Вендарж Магілёўскага раёна. Асартымент складражэага той жа — каб багаць і сцягна закусіць, на суму ў 1,2 мільёна рублёў. Міліцыя шукае зладзейў.

Алена КАЗЛОВА.

Лёлек і болек ніколі не змяніліся

«Анталогія польскай анімацыі» адкрые свае лепшыя старонкі дарослым і маленькім гледачам.

Дарослыя яшчэ не забыліся пра прыгоды забавуны Лёлека і Болека, з якімі некалі пасябравалі. Аднак і ў дзённым іх вясельі і неверагодныя прыгоды, хутчэй за ўсё, пададуцца «прыкольнік». Напэўна ж яны пачуць марш пра «Чароўны аловак», які даламагае вырашчае свае праблемы дзі яшчэ і мары дзясніны — у мульцы з адпаведнай назвай. Гэтыя мультсерыялы можна будзе паглядзець у Беларускаму музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. З 20 студзеня па 28 лютага кожную сераду і нядзелю каму арганізаваныя сустрэчы з лепшымі праца-

мі польскіх аніматараў — тымі, якія ўвайшлі ў гісторыю, і зусім новымі, сучаснымі, і працамі, створанымі для дарослага гледача.

Таму што больш за паўвека таму ў Польшчы пачала развівацца эксперыментальная анімацыя, накіраваная на пошук новых форм і сродкаў выяўлення. І тут у польскіх рэжысёраў ёсць працы, якія ўвайшлі ў скарбонку сусветнага анімацыйнага кіно. У нас таксама будзе магчымасць пазнаёміцца з імі. Напрыклад, з «Лабрынтам» рэжысёра Яна Ленціцы, які называецца самым загадкавым фільмам у гісторыі, таму што распавядаецца ў ім пра тое, што ў свеце пануе жорсткасць і няма месца праявам чалавечнасці. Ці вельмі сур'ёзна фільм «Паверка»

(Рышард Чакала) пра бунт у фашысцкіх лагерах смерці. Зусім недзіцячыя тэмы, якія магчыма ніяк не стасуюцца ў свядомасці з анімацыяй.

А ўяўляеце анімацыі... авангардызм? Будзе — «Дом» (рэжысёраў Яна Ленціца і Валерыя Бароўчыка). Будзе і «Сабор» (Томек Багінскі), які быў наміраваны на прэмію «Оскар». Паглядуць гэтыя і іншыя фільмы, якія таксама ёсць у праграме, стане зразумела, за што польская анімацыя атрымала міжнароднае прызнанне як адна з найбольш яркіх і цікавых у гісторыі кіно.

Паглядзець ёсць што, трэба толькі знайсці час — сеансы для дзяцей у 11 раніцы, а для дарослых у 18 гадзін.

Ларыса ЦІМОШЫК.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 24 ФЕВРАЛЯ 2010 г. ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН С УСЛОВИЯМИ № 02-У-10 НА ПРАВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ (ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ)

Вид аукциона: открытый (на повышение цены продажи). Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитального строения (здания и сооружения) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Минске по 6 земельным участкам, предоставляемым в аренду сроком на 5 лет:

Лот №:	Место расположения земельного участка	Площадь земельного участка, га	Функциональное назначение земельного участка	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона, бел. руб.	Наличие обременений	Ориентировочный размер убытков, причиняемых изъятием земельного участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, бел. руб.
1	ул. Кирова — ул. Свердлова — ул. Ульяновская — ул. Бобруйская	0,8695	Жилой дом повышенной комфортности	642 642 825	57 837 850	13 793 326	Снос административной и жилой застройки, а также индивидуальных гаражей	5 701 759 579
2	ул. Солтыса — ул. Ваупшасова	1,43	Торговый центр	1 125 356 850	101 282 120	7 062 045	Индивидуальные жилые дома	386 602 640
3	ул. Велкоморская — ул. Либаво-Роменская	1,3674	Торгово-общественный центр в квартале 02	1 089 181 950	98 026 380	12 749 127	Индивидуальные жилые дома, другие строения	4 301 895 666
4	ул. Короля — ул. Проектируемая (согласно ПДП квартал 2)	1,64	Многофункциональный комплекс общественного назначения (административный, торговоразвлекательный и др.) квартал 2	1 613 095 800	145 178 620	11 872 364	Снос административных зданий, здания складского корпуса и помещения гражданской обороны по ул. Короля, 71, 73, здания РП по ул. Короля, 73а, жилых домов усадебной застройки №№ 4, 6, 19, 21, 23 по ул. Короля (ранее — пер. Обуной)	2 976 377 000
5	ул. Либаво-Роменская	0,5733	Административное здание № 7 по генплану	440 414 541	39 637 310	6 085 838	Снос зданий и сооружений, подпадающих под пятно застройки	1 300 500 000
6	ул. Семашко — пр. Дзержинского	2,8158	Многофункциональный административный, торговоразвлекательный комплекс №№ 48, 49 по генплану	2 104 367 747	189 393 100	22 081 403	Снос индивидуальных домовладений	6 435 027 900

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участка осуществляется в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному Мінским горисполкомом).

Аукцион состоится 24 февраля 2010 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в указанном выше (в таблице) размере, который составляет 9% от начальной цены заявленного лота (лота с наибольшей стоимостью — в случае участия в торгах по нескольким лотам), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка — 795, УНП 100690830, назначение платежа — 04002, полагательство — Финансовое управление Мінгорисполкома (задатки по лотам вносятся в белорусских рублях в суммах согласно настоящему извещению); представить в адрес УП «Минский городской центр недвижимости» — организатору аукциона, следующие документы:

- заявление на участие в аукционе;
- заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка в установленном размере (без НДС);
- подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, в соответствии с которым участник аукциона, которому по результатам аукциона в установленном порядке предоставляется земельный участок, обязан возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения.
- Дополнительно представляется: индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
- представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц представляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Прим документов для участия в аукционе начинается с 11.00 29 января 2010 года и заканчивается в 17.00 18 февраля 2010 года.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому выставленному лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победители торгов (единственный аукциона, которым земельные участки предоставляются как участником, подавшим заявление на участие в аукционе) в течение 10 рабочих дней со дня принятия Мінским горисполкомом решений о предоставлении им соответствующих земельных участков обязаны:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы — в случае предоставления рассрочки ее внесения);
- возместить Мінскому горисполкому расходы по подготовке документации для проведения аукциона;
- выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона;
- возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация

о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Мінский горисполком заключает с победителем аукциона (в установленных законодательством случаях — с его уполномоченным) договор на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) и договор аренды сроком на 5 лет.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона Мінский горисполком может предоставить победителю аукциона рассрочку по внесению платы за предмет аукциона в установленном порядке.

После истечения срока аренды земельного участка (5 лет), предоставленного по результатам аукциона, лицу, которому он предоставлен, в установленном порядке обращается в адрес Мінского горисполкома с заявлением о продлении срока аренды соответствующего участка (заключении нового договора аренды), на основании которого по решению исполкома ему предоставляется земельный участок на указанный в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии внесения этим лицом платы за право аренды земельного участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимости с применением коэффициентов, установленных Советом Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с землеустроительной и градостроительной документацией по соответствующим земельным участкам, а также приобретения лотовой документации. В дни и время, указанные в объявлении, размещаемом на информационном стенде (фойе офиса УП «Минский городской центр недвижимости»: г. Минск, ул. К. Маркса, 39), организатором торгов предоставляется транспорт для обеспечения осмотра земельных участков желающими принять участие в аукционе.

Прим документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. №№ 4, 6.

Контактные телефоны: + 375 (17) 226 16 72, + 375 (17) 227 40 22.

Дополнительная информация о выставленных на аукцион участках, а также условия участия в торгах и бланки требуемых документов размещены на официальном сайте организатора торгов www.mgcn.by.

ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ АЙЧЫННАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Па адным-двух паялэстках можна вызначыць прыгажосць кветкі. Так і дастаткова пачытаць некалькі нумароў агульнанацыянальнай газеты «Звязда», каб пераканацца: мы маем справу з сур'ёзным і цікавым выданнем, якое ўсімі каранямі зраслося з родным краем, нашым народам як у галы цяжкіх выпрабаванняў, так і ў мірныя стваральныя будні.

Такія думкі ўзнікаюць, калі знаёміцца з фундаментальнай навуковай працай доктара гістарычных навук, прафесара Алега Слукі «Беларуская журналістыка» ў трох частках. Дзве з іх у выдавецтве БДУ выйшлі раней. Апошні, трэці, том толькі што з'явіўся на кінажурналісцкіх паліцах і ахвоплена перыяд з 1941 года па сёння. Як паказана ў асноўнай частцы, у сусор' айчынны СМІ «Звязда» займае пачэснае месца. Эпіграфам да першага раздзела «Перабудова дзейнасці беларускай прэсы ў час вайны» сталі набатныя словы газеты «Беларусы ніколі не будуць рабамаі». Яна абурэаца вераломным нападкам гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз і падтрымлівае веру людзей у перамогу над жудасным ворагам. Алег Георгіевіч заўважае, што не сумненнай прафесійнай журналістыкай знаходзіць з'явіўся сатырычны першым і лепшым, негледзячы на абставіны і ўласныя магчымасці, як правіла, суправаджаецца звышнормальнай самаацэнкай і становіцца прычынай канфліктных адносін з навакольнымі.

3. Спецыяльныя веды. Інфармаванасць аб жыццядзейнасці арганізма, веданне таго, што карысна, а што шкодна, патрэбна для захавання здароўя як паветра. Нездарма ў старажытныя часы на Усходзе гаварылі, што з усіх хвороб найбольш небяспечная — невучнасць.

4. Актыўная пазіцыя. «Гольцы» веды наўрад ці дапамогуць захаваць здароўе. Неабходна спалучыць шырокую інфармаванасць і актыўнае, творчае стаўленне да свайго здароўя.

5. Адроджэнне радасці. Не варта абмяжоўваць сваё жыццё рамкамі прамернай увагі да свайго здароўя, адраджаючы сябе ад фізічнага напружання ці эмацыянальнага перажывання. Гэта абкрадае нас.

Даследчык паказвае, што бязлітасна знішчаць жывую сілу ворага, яго тэхніку і аўтамабілі заклікала «Савецкая Беларусь». На сваіх старонках газета вяла баявую «стартыстыку» партызанскай вайны, якая набыла размах і вылілася ў сапраўдны народны фронт барацьбы з захопнікамі.

У хуткім часе, піша далей Алег Слукі, уся Беларусь пакрылася сеткай падпольных і партызанскага друку. Выходзіла каля двухсот савецкіх газет. Гэта азначала: заціпле фашысцкай татальнай прапаганды скончылася на беларускую зямлю, што непаколіла вермахт. Па яго загадзе акупацыйныя ўлады ўзмоцнена сачылі за журналістамі-патрыётамі, аршытоўвалі і расстрэльвалі іх.

Разам з газетчыкамі можна працавалі радыёжурналісты. Як сведчыць прафесар, у сярэдзіне 1942 г. у тыле ворага дзейнічала ўжо 101 радыёстанцыя, у канцы года іх было каля 150. Радыё ў часова адмысловай Беларусі «стала адным з моцных арганізацыйных фактараў вядзенай барацьбы».

Карнікі з мэтай ідэалагічнай апрацоўкі мясцовага насельніцтва пачалі выдаваць свае газеты і часопісы. Да працы ў іх прыцягваліся калабаранцы, якія са скурцы лезлі, каб пераканаць, што фашысты нясуць нам волю. Але дарэмна. Ніхто не верыў у іх прапагандысцкую нахмылку.

Калі перамога скончылася грандыёзная ваенна-стратэгічная наступальная аперацыя «Баграціён», у Мінску адрозна наладзілі выпуск беларускамоўнай «Звязды» і рускамоўнай «Совetskой Беларусі». Распахаўся выхад збох абласных і раённых газет, дзюх моладзевых — «Чырвоная змені» і «Сталінскай моладзёжы». «І чым далей на захад адыходзіў фронт, падкрэслівае Алег Георгіевіч, тым больш пашыраўся мірны эмест беларускіх выданняў». Яны адлюстроўвалі намагаючы людзей на аднаўленні разбуранай вайной гаспадаркі, прамысловых прадпрыемстваў, чыгуначнага транспарту, адукацыйнага і культурнага ўстановаў. І тут уздзяенне сродкаў масавай інфармацыі было вялікім.

Аб'ектыўнае даследчыцкае робіць гонар тое, што ён не абмяжоўваўся негатывічным з'яў. На канкрэтных прыкладах ён паказвае драўню практыку тых устаноў, якія пагардліва ставіліся да сваіх газет. У выніку зніжаўся і творчы ўзровень, а спрактыкаваныя журналісты пакалі рэдакцыі. Вакантныя пасады займалі некампетэнтныя ў прафесійным плане людзі, што яшчэ больш ускладняе сітуацыю.

Такое ненармальнае становішча не раз даводзілася выпраўляць прэзольнаму кіраўніку рэспублікі Пятру Міронавічу Маашэву. Ён бачыў у друку не прывядзены раманы, а духоўную сферу, якая аказвае уплыў на свядомасць людзей, фарміраванне грамадскай думкі.

Аўтар даследавання слухна заўважае, што «Звязда» на правах старога і ўплывовай газеты выдана праграму стварэння сучаснасці і будучыні Рэспублікі Беларусь. На аснове гэтай тэарэтычнай мадэлі і павіна фарміравацца сучасная ідэалогія камуністыка.

А пакуль наша інфармацыйная прастора вельмі шаткая. Побач з газетамі і часопісамі еўрапейскага ўзроўню суседнічаюць шаблонныя, трафарэтныя, малавыразныя выданні. Асабліва іх шмат у галіновыя сферах. На іх эмест трэба звярнуць увагу заснавальнікам, Міністэрства інфармацыі і, само сабою разумеюцца, нашаму творчаму саюзу.

Знаць творчы патэнцыял друку, зрабіць яго больш разнастайным і прывабным даламожа, безумоўна, і трохтомнік Алега Слукі «Беларуская журналістыка». У ім справаканыя найбагацейшыя вопыт функцыянавання айчынны СМІ ў розныя перыяды нашай гісторыі, лепшыя крупнікі жога і цяпер не згубілі сваёй каштоўнасці і актуальнасці.

<



ШТО КАМУ ТРЭБА Ў ГЭТЫМ СВЕЦЕ

Раскажуць НАЙЛЕПШЫЯ КНІГІ-2009

Аднойчы англіійская пісьменніца і літаратуразнаўца К. Брук-Роуз зазначыла, што сённяшні чытач аддае перавагу не мастацкай літаратуры, а «чыстай фантазіі» ці дакументалістыцы. З-за малой колькасці ачынных фантазіяў у духу Толкіена пра гэты жанр нават скажаць няма чаго, а востра дакументалістыка, асабліва тая, якая мае дачыненне да нашай ўласнай беларускай гісторыі, сапраўды надзвычай папулярная і сярэд пісьменнікаў, і сярэд чытачоў.

У 2009 годзе выйшлі асобнай кнігай «Бунт незапатрабаванага праху» В. Казко, твор вельмі цяжкай, песімістычнай, і, не пабаюся пафасу, знакавай для нашай літаратуры. Гэта раман пра сучасніка, які дзічэ, зазіраючы ва ўласную душу. Можна перанесці праду пра свет, у якім жывеш, але як жыць з прадай пра сябе самога — нікічэнага, непатрабанага, непачутага?

«Каму і навошта ўсё гэта трэба? Ці сапраўды на гэтым свеце нешта і некаму трэба?» — такім пытаннем задаецца не толькі герой рамана Говар, але, відавочна, і сам аўтар. Менавіта гэты выпадак таварнасць, вусцішы страх за сябе і блізкіх, адчуванне судаканасці за тое, што робіцца з людзьмі і светам, і, адначасова, усведамленне немагчымасці збочыць з ужо абранага шляху, «перайграць жыццё», надаючы твору Казко асаблівую шчыльнасць, пранізлівасць...

Чытаючы раман «Бунт незапатрабаванага праху», цяжка не згадаць творчасць пісьменніка-эксізітэнцыяліста. Камю і Сартр з іх трагічным светаадчуваннем асобы, якой адкрылася абсурднасць існавання як быццё-да-смерці, відавочна блізкі і другому беларускаму аўтару — Сяргею Календу, які ўвядуў у гэтым годзе сваю дэбютную кнігу «Помнік атручаным людзям» выйшла трагічнасць чалавечага існавання праз катэгорыі паўсядзённай побытавай свядомасці.

ВАНІТБ, страх, млюсь, журбота, непакой, разгубленасць — гэтыя станы пераследуюць героя Календы з самага дзяцінства, выцягваючы яго прычыпову адчуванасць у свеце, поўным людзей.

Яго проза адрасавана перш за ўсё, маладому пакаленню чытачоў.

У АПРОЗНЕННЕ ад Календы, А. Глобус аўтар вядомы, і не толькі як пісьменнік, але і як блогер і калумніст «Звязды». У кнігу з гольнёвай назвай ярка і ўвайшлі яго тэксты, сабраныя з розных інтэрнэт-рэсурсаў: эсэ з сайта «Беларускія навіны», назіранні за рускай культурай «Расейская кунсткамера», занатоўкі

АХ, ПАРЫЖ...



Илона КАСАБУКА са сваім першым педагогам Валентынай Міхайлаўнай СВЕНТАХОУСКАЙ.



Творы з выставы.

Выставы

У музеі сучаснага выяўленчага мастацтва адкрылася выстава Ілоны Касабука. Мастачка прадманстравала працы, створаныя ёю падчас стажыроўкі ў Парыжы. Намеснік старшыні Беларускага Саюза мастакоў Рыгор Сітніца адзначыў неверагодную працаздольнасць Ілоны. За два месяцы, праведзеныя ў Францыі, яна здолела выставіць больш за сорак твораў!

— Больш за тое, — кажа спадар Сітніца, — Ілоны зайздросны густ і яна ўмее ім распарадзіцца — трапа і выразна. Яе жывапісныя творы настолькі вытанчаныя, настолькі цёплыя, шчыльнявыя і шчырыя, што не могуць не выклікаць пачуцця захаплення яе талентам, працавітасцю ды ўвогуле жаночай вобласцю і прыгажосцю. Калі ў нас і ёсць нацыянальнае багацце, то, у першую чаргу, гэта нашы жанчыны, такія, як Ілона Касабука.

Марыя ЖЫЛІНСКАЯ, фота аўтара.

МІНСКУ ПАТРЭБНЫЯ ўРАЧЫ

У сталічных установах аховы здароўя захоўваецца праблема недахопу медыцынскіх кадраў. Дзяржаўнымі паліклінікам і стацыянарам Мінска не хапае 1000 урачоў. Пра гэта паведамілі першы намеснік старшыні Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкома Вячаслаў Шыла. Асабліва актуальнае кадравае пытанне ў першаасным звязе, у прыватнасці, у паліклініках. «Сёння на аднаго ўчастковага тэрапеўта або ўрача агульнай практыкі прыпадаюць 1823 пацыенты, тады як па дзяржаўных сацыяльных стандартах гэты паказчык павінен быць: 1 на 1700», — адзначыў ён.

У цэлым сталічныя ўстановы аховы здароўя ўкамплектаваныя ўрачамі ўсіх спецыяльнасцяў на 77,3 працэнта. Таму часта медыкам даводзіцца працаваць на паўтары стаўкі. У сярэднім па горадзе ўрачы працуюць на 1,2 стаўкі, а сярэдні медперсанал — на 1,3. Між тым дэфіцыт медыцынскіх кадраў існуе не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах. Як паведаміла на адной з сустрэч з журналістамі намеснік начальніка ўправлення арганізацыі медыцынскай дапамогі, начальнік аддзела спецыялізаваанай меддапамогі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Таццяна Мігаль, у Беларусі не хапае каля 4 тысяч урачоў і амаль 5 тысяч медсясцёр. Асабліва патрэбныя арталмолагі, неўролагі, хірургі, траўматологі і оталарынгологі. Аднак, улічваючы тое, што ў апошнія гады набор у медыцынскія ВНУ пастаянна павялічваецца, праблема кадраў павінна вырашыцца ў найбліжэйшыя два—тры гады.


Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мінск—Навіны».

Сёння			
Сонца	Усход	Заход	Даўжыня для
Мінск	8.05	16.41	8.36
Віцебск	8.00	16.25	8.25
Магілёў	7.55	16.31	8.36
Гомель	7.45	16.33	8.48
Мора	8.19	16.57	8.48
Брэст	8.14	17.03	8.49

Месяц
Поўня 30 студзеня.
Месяц у сузор'і Рака.
Імяніны
Пр. Ніны, Адама, Аўсея, Івана, Ільі, Іосіфа, Ісака, Паўла, Сяргея.
К. Ангелкі, Анелі, Ілоны, Пішмыслава, Юрыя, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



Геаграфія дзелавога супрацоўніцтва: Польшча

«НАМ ПЕРАКЛАДЧЫКІ НЕ ПАТРЭБНЫЯ!»

У ПОЛЬСКИМ прыгранічным горадзе Бяла-Падляска адбылася сустрэча беларускіх прадпрыемальнікаў — кіраўнікоў і вядучых спецыялістаў прадпрыемстваў малага і сярэдняга бізнесу будаўнічага профілю — з членамі Бяла-Падляскай гаспадарчай палаты.

— Для нас вельмі важна развіццё паспяховае супрацоўніцтва з Беларуссю, — скажаў, звяртаючыся да удзельнікаў гэтай дзелавой сустрэчы, Староста Бяльскі Тадэвуш Лазоўскі. — І многія фірмы ў нас ужо актыўна ўзаемадзейнічаюць з

Архітэктара. Будаўніцтва. Ремонт.

F.H.U. ŻBIKOWSKI
Fhu.zbikowski@onet.eu 505 015 970

Являемся торгово-сервисной компанией, специализирующейся на комплексной продаже широкого ассортимента кровельных покрытий.

Предлагаем:
- металлочерепицу
- водосточные системы
- кровельные крепления

- вентиляционные короба
- кровельные связи
- кровельные пленки
- декоративные аксессуары

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Моб.: +48 505 015 970; +48 600 009 812
E-mail: fhu.zbikowski@onet.eu Факс: +48 22 847 14 79

Па WWWуцінне ад Вікторыі Захаравай

Радые TUT.BY ператварылася... у інтэрнэт-тэлебачанне. Праіснаваўшы два гады на стыку радые-, інтэрнэт- і друкаванага СМІ, радые беларускага партала TUT.BY дабіліся чацвёрты кампанент — візуальны. З восні 2009 года тут пачаўся паступовы пераход у тэлевізійны фармат, і ўжо ў сёлетнім студзені Radio.TUT.BY пачало выходзіць у эфір з новай студыі — адначасова радыйнай і тэлевізійнай.



Цяпер наведвальнікі партала, наведваючы старонку www.radio.tut.by, штодня могуць пачуць і убачыць у прамым эфіры выступленні прадстаўнікоў міністэрстваў і ведамстваў, меркаванні спецыялістаў у розных галінах, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, вядомых бізнесменаў, зорак эстрады... Напрыклад, кожны тыдзень для дзелавых людзей выходзіць праграма «Час бізнесу» і «Літара закону». Шчырую гаворку з першымі асобамі вядзе Юры Зісер у праграме «Экспертыза». У эфіры праграмы «Асабістая справа» ў гасцяў у Аляксея Вайтхана ўжо былі такія вядомыя асобы, як Кіра Муратава, Юры Шаўчук, Сяргей Шчураў... Меламанам TUT.BY запрашае на «Джаз-ланч» і «Джаз-пік», таксама рытуецца праграма аб аўтарскай песні. І гэта, запэўняе каманда радые, далёка не ўсе сюрпрызы. Карацей, інтэрнэт-тэлебачанне, нягледзячы на юны ўзрост, гатовае скласці сур'ёзную канкурэнцыю «традыцыйным» тэлеканалам!

Інтэрнэт-радые TUT.BY ў свой час стала ініцыятарам такіх буіна-маштабных праектаў у беларускім інтэрнэце, як «Жаночае імя Беларусі», «Гарачая лінія Байнэту», «Дай імя цягнуці» і г.д. Праект «100 дарог», які стартваў у красавіку 2009 года, атрымаў залаты медаль конкурсу «Брэнд года» ў намінацыі «Сацыяльнае партнёрства».

СІНУЛІСА НА ШТРАФ. Пракуратура Гомельскай вобласці ўзбудзіла крмінальную справу ў дачыненні да дырэктара ўстановы «Кармянскі тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва». Высветлілася, што ў верасні мінулага года за парушэнне асобных нормаў па адказную сабыту быў накладзены штраф у памеры 350 тысяч рублёў. Кіраўнік аб'явіў сваім падначаленым, што ўсе супрацоўнікі павінны сабраць грошы на аплату гэтага адміністрацыйнага спланітання. Яны так і зрабілі. Цяпер 46-гадовая дырэктар знятая з пасады — за істотную шкоду правам і законным інтарэсам грамадзян, а таксама дзяржаўным інтарэсам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

27 студзеня

1906 год — эсэры ўчынілі замах на мінскага губернатара Паўла Курлава. На сваёй пасадзе Курлаў праявіў сябе як рашучы барацьбіт з рэвалюцыяй, у выніку чаго стаў ахвярай двух замахав. Першы раз у яго дом была кінута бомба, якая цяжка параніла некалькі чыноўнікаў і ахову з драгун (сам губернатар не пацярпеў, бо знаходзіўся на другім паверсе дома). А 27 студзеня 1906 года эсэрамі быў здзейснены другі замах, аднак кінутая прама ў губернатара бомба, не узарвалася. Як стала вядома пазней, пра тэркт, які рыктаваўся, ведалі ў ахранных і бомбу пры дапамозе свайго агента загадзя абшчкодзілі, але каб не раскрыць свайго чалавека ў баявой арганізацыі эсэраў, замку далі адбэцка, не паведаміўшы, праўда, аб гэтым самому Курлаву.

1945 год — саветкімі войскамі вызвалены вязні фашыскага канцлагера Асвенцім (Аўшвіц-Біркену). У гады Другой сусветнай вайны тут было знічана больш як 1,5 мілья чалавек, у тым ліку і грамадзяне Беларусі.

«Чакаюць свайго часу толькі тыя, для каго ён ніколі не паступіць».

Рыгор ЛАНДАЎ (1877—1941), рускі журналіст і палітычны дзеяч.

«ЖЫВАЯ» ВАДА Ў ВЯСЕЛЬНЫМ РЫТУАЛЕ

Філасофія абрадаў беларускага народнага вясельля ў пэўнай ступені ўвабрала ў сябе сутнасць абрадаў, якія суправаджалі нараджэнне чалавека, а таксама таго часу, калі ён будзе стаяць перад парогам Вечнасці. Толькі логіка і паслядоўнасць развіцця падзей мела адваротны кірунак. Жаніх і Невеста «паміралі» ў статусе хлопца і дзяўчыны (аб чым яскрава сведчылі песні-галазінны першага дня вясельля) і на працягу трох дзён «перанароджаліся» ў новае сацыяльнае становішча, калі і будучы называць мужам і жанкай. Таму зразумела, што развітанне з дзяцінствам і праходжанне публічных выпрабаванняў на права прадаўжэння роду не маглі абысціся без жыццядайнай энергіі «жывой» вады.


Перад днём вячання жаніх і невеста павінны былі памыцца ў лазні: заўтра і кажае «новае» (сямейнае) жыццё, а таму напярэдадні неабходна «зняць» змыць інфармацыю аб даўношнім жыцці.

- На Палесці святой вадою крапілі жаніха і нявесту, калі яны па кідалі родную хату.
- Калі маладыя адпраўляліся да вянца, то спатчыку іх вядлі да калодзежа і пад ногі вылівалі вядро вады. Пазней гэты абрад крыху змяніўся — ваду пачалі выліваць пад ногі першага кана ў вясельным картэджы, або пад колы першага аўтамабіля, у якім будзе ажае жаніх. Вядром вады перагароджвалі дарогу вясельнаму картэджу, калі маладыя вярталіся дадому з-пад вянца.
- У некаторых рэгіёнах Беларусі, калі нявеста прыязджала дахаты да свайго мужа, павіталіся са свекрам і свекрыцай, яны павінна была павітацца з калодзежам і прынесці яму падаўрака-ахвяру (часцей за ўсё манету або невялічкі кавалачак вясельнага каравайа), а потым з маўклівага «дзавогу!» калодзежа прынесці вядро вады, каб жыццё ў гэтай хаце прадоўжылася.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!

Да ўвагі маладой гаспадыні: калі вы з мужам ідзеце ў госці, а там будзе незамужыя дамы, скарыце мужу пару долек часу-наку...
— Сёма, што ты думаеш пра сёкс?
— Вой, Фіма, не тлумі мне галаву! У мяне сябра дзядей, мне няма калі займацца тэорыяй...
Раней, калі прыходзілі госці, гаспадар ішоў у склеп па харчы.
Цяпер ён ідзе і чакае там, пакуль госці сядуць.
Пакуль Мікіта Джыгурда пад вокнамі радзіальнага дома пытаў у жанкі «ХТО?», нарадзіла яшчэ 20 жанчын і ледзь не нарадзіў галоурач.



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджэннасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вываецтва Беларускай Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 400. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Староста Бяльскі Тадэвуш ЛАЗОЎСКІ звяртаецца да беларускіх і польскіх прадпрыемальнікаў, адкрываючы дзелавую сустрэчу ў Бяла-Падлясцы.

Тара. Упакоўка. Этыкетка.

DRUKPOL
СРЭДКА АКСІОНА

Производим упаковку и этикетки

DRUKPOL S.A.
Тел.: +48 22 760 61 00 ext. 113 или ext. 122
www.drukpol.pl

падкарэсліў Консул Рэспублікі Беларусь у Бяла-Падлясцы Уладзімір Ананіч. — Толькі летась новыя дагаворы аб супрацоўніцтве падпісалі, у прыватнасці, гарады Люблін і Брэст, польская фірма «Гідрол» і беларускі восьмы трэст. Гэта сведчыць аб тым, што нават наўняўны візавы рэжым не з'яўляецца перашкодай для бізнесменаў. Але для нас таксама вельмі важна, каб у гэтым рэгіёне як мага хутчэй запрацавала прыгранічнае перамяшчэнне без візаў. Гэта толькі ўзбагацае кантакты беларускіх і польскіх прадпрыемальнікаў новымі формамі ўзаемадзеяння.

Нагадаем, што ў ходзе Навагрудскага візіту ў Беларусь намеснік старшыні Савета Міністраў Польшчы, міністра эканомікі Вальдэмара Паўлака было заяўлена, што Беларусь і Польшча ў найбліжэйшы час падпішыць дагавор аб правах прыгранічнага перамяшчэння. Гэты дакумент створыць базу для палітычна адноснага паміж грамадзянамі дзвюх краін. На думку польскага боку, праоўваецца і развіццё кантактаў Беларусі і Польшчы трэба на ўсіх узроўнях — як паміж буйнымі кампаніямі, так і паміж малымі і сярэднімі прадпрыемствамі. З беларускага боку буда выказана зацікаўленасць у пашырэнні двухбаковага супрацоўніцтва з Польшчай ва ўсіх сферах, што і было зафіксавана ў дакументах другога пасяджэння сумеснай беларуска-польскай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве, якое праходзіла нядаўна ў Мінску.

Лес. Дрэвапрацоўка. Мэбля.

MEBLO-STYL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
► мебели дошкольной;
► мебели школьной;
► мебели офисной.

«MEBLO-STYL»
78-460 BARWICE
ul. Zwycięzcow 35
Polska/Польша
tel/fax +48-94 373 26 56
www.meblo-styl.com.pl
e-mail: meblostyl01@wp.pl

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ:

- кухонной; ■ офисной;
- для ванных комнат;
- Рекламные стеллажи.

F.H.U.P. SWAN
31-015 Krakow
os. Kalinowe 19/175.
Polska/Польша
Тел.: +48 602 21 81 81.
E-mail: robert@swan.com.pl

За адзінаццаты месяц мінулага года тавараабарот паміж дзвюма краінамі пад уплывам фінансаво-эканамічнага крызісу скараціўся практычна ўдвая і склаў 1 мільярд 435 мільянаў долараў. І цяпер няма намер прыкласці максимум намаганняў, каб выправіць гэту сітуацыю. Сярэд перспектывіўных сфераў беларуска-польскага дзелавога супрацоўніцтва сёння вызначаюцца праекты ў энергетыцы (будаўніцтва электрастанцы ў Зэльве), нафтагазавай сферы, у хімічнай прамысловасці, чыгуначных перавозках, сельскай гаспадарцы, а таксама магчымасці прымянення польскага вопыту ў сферы прыватызавання ў Беларусі і па выкарыстанні бургаво вугалю ў інтарэсах беларускай энергетыкі.

Барыс ЗАЛЕСКІ.
Бяла-Падляска — Мінск.

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫЦКА, І. ШЧУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (гтал./факс); адрэдакцыя — 287 18 64, падлікі і распаўсюджванне — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычная — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, аддзяленне за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыя: 292 22 03.

http://www.zviazda.by;
ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ: e-mail: reklama@zviazda.minsk.by